



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

15 ЛЮТАГА СТАЎКА РЭФІНАНСАВАННЯ ЗНЯЖАЕЦЦА ДА 43 ПРАЦЭНТАЎ ГАДАВЫХ

Аб прыняцці галоўным банкам краіны такога рашэння паведамля ўпраўленне інфармацыі Нацбанка. Усё адбылося, як і абяцала Надзея Ермакова паўтара тыдні таму, пасля таго, як стала вядомай статыстыка па інфляцыі за студзень.

Інфляцыйныя працэсы замарудзіліся, застаецца стабільным курс беларускага рубля (дзякуючы павелічэнню прапановы замежнай валюты на ўнутраным валютным рынку), назіраецца рост рублёвых дэпазітаў у банках — усё гэта стала штуршком да зніжэння стаўкі рэфінансавання на два працэнтныя пункты. Цяпер трохі знізіцца крэдытная нагрузка на пазычальнікаў.

Далейшая дынаміка стаўкі рэфінансавання будзе залежаць ад сітуацыі ў грашова-крэдытнай сферы і эканоміцы ў цэлым. У планах Нацыянальнага банка — паступовае зніжэнне гэтай стаўкі і агульнага ўзроўню працэнтных ставак паралельна з замацаваннем пазычальных тэндэнцый.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.



2012 ГОД КНИГ



МІНСК НАКРЫЛА КНИЖНАЯ ХВАЛЯ!

Учора ў сталіцы Беларусі стартвала Міжнародная кніжная выстава-кірмаш, якая працуе ў НВЦ «БелЭкспа» да 12 лютага

СЭЛЕТА ў выставе ўдзельнічае 104 выдавецтваў з 20 краін свету. Ганаровы госьць XIX Міжнароднай кніжнай выставы-кірмаша — Баліварыянская Рэспубліка Венесуэла. Венесуэльцы вырашылі здзіцьці стамленых ад марозу беларусаў і прывезлі са сваіх цэльных краўдзі бадай сапраўдны вадаспад — Венесуэльскі стэнд упрыгожвае велізарны біборд з вадой унутры. Вада цыркулюе зверху ўніз, ствараючы уражанне рэальнага вадаспаду. Адкрыццё венесуэльскага куточка на мінскай выставе ажывілі таксама выступленнем мучасячым чырвоным стрых і жывой музыкой. Венесуэльскі музычны гурт Big Band Jazz de las Americas прыехаў у Беларусь з вялікай праграмай у рамках свайго сусветнага турне. Музыкі плануюць выступіць з канцэртамі і майстар-класамі ў мінскім ВНУ, а таксама наведаць іншыя гарады Беларусі (Ліда, Мажылёў).

Кнігі на розных мовах і рознай тэматыцы прадстаўлены на кніжнай выставе. Па абодва бакі галоўнага плаката — беларускамоўны расцяжкі з партрэтамі Якуба Коласа і Янкі Купалы (130-годдзе народных паэтаў сёлета адзначаюць у нашай краіне).

Міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі сказаў: — Мы знаходзімся ў самым пачатку вялікага шляху, бо наперадзе — шырокая прапаганда кнігі, папулярызацыя чытання. Мы ускладаем вялікі надзею як на беларускіх, так і на замежных удзельнікаў міжнароднай выставы-кірмаша, агульнага намаганні якіх у выніку свабоднага абмену ідэямі, ведамі, вопытам будзе спрыяць развіццю ўзаемаарумення паміж краінамі.

Вандрую паміж разнастайнымі кніжнымі стэндамі, адзначаю цікавыя выданні. Вось нацыянальны стэнд Украіны, напрыклад. Шмат кніг на ўкраінскай мове. Ёсць нават казанная аповесць Раальда Дала «Чарлі і шакаладная фабрыка» выдавецтва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» ў перакладзе на ўкраінскую. Дарчы, не новая, але выдатная вынаходка — перакладаць на нацыянальную мову сусветныя бестселеры. Ёсць што адзначыць для сябе.

Далей спыняюся ля расійскага стэнда. Але не з-за таго, што ўбачыла цікавыя кнігі (хаця там прадаваліся сапраўды выдатныя творы сусветных філосафаў: Геракліта, Мішэля Фуко, Уладзіміра Салаўёва і інш.): прадавец надта ўжо прыцягваў увагу. Малады хлопцаў з пафарбаванымі чорнымі валасамі, здаецца, на кожным сантыметры твару мае па завушніцы. Экстрэмальны пірсінг прадаўца — выдатны спосаб прывабіць кліентаў. І добрае пацвярджэнне ўсё-ткі неардынарнасці мінскага кніжнага мерапрыемства ў розных сэнсах. Такія падзеі часта рызыкуюць пераўтварыцца ў нешта аднабаковае і адзізнае. Вельмі спадзяюся, што гэтага не адбудзецца. Няхай пануе разнастайнасць!

Сярод беларускіх выдавецтваў асабліва хочацца адзначыць тых, якія выдаюць разнапланавую літаратуру на беларускай мове: выдавец Зміцер Колас, РВУ «Літаратура і Мастацтва», «Мастацкая літаратура», выдавецтва Свята-Петра-Паўлаўскага сабора, «Тэхналогія». Цікавыя кнігі на выставе шмат.

Абсалютна выдаткова я натрапіла на кнігу Уладзіміра Высоцкага і Міхаіла Шамікіна «Два лёсы» — Санкт-пецярбургскага выдавецтва «Vita Nova». Мастакі блізка сябра Высоцкага з 1975 года Міхаіл Шамікін, які, дарчы, некалькі гадоў таму наведваў Беларусь з мэтай пошуку маладых талентаў, цытам 10 гадоў ілюстравалі вершы паэта і барда. Вынік — «Два лёсы». Цікава яшчэ, калі часам зусім нечакана сустракаеш нешта беларускае... На стэндзе гэтага ж піцэрскага выдавецтва — альбом беларускага мастака і кніжніка графіка Барыса Заборова, які з канца 1980-х гг. жыве ў Парыжы. У Беларусі яго альбомы не выдаваліся. Але пакуль працуе XIX Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш, у беларускіх ёсць магчымасць зазімаць у сваім кнігазборы такое рабытэаэ выданне. Не патануць у моры кніг вам дапамага ўласны густ.

Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

БЕЛАРУСЬ І РАСІЯ МАЮЦЬ ПАТЭНЦЫЯЛ ДЛЯ ПАСЬПЯРЭННЯ СУПРАЦОЎНІЦТВА Ў САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЕ

Аб гэтым заявіў учора прэм'ер-міністр Беларусі Міхал МЯСНІКОВІЧ у час сустрэчы з дзяржакарэктарам Саюзнай дзяржавы Рыгорам РАПОТАМ, перадае БЕЛТА.

Вельмі шмат для развіцця партнёрства дзвюх краін ужо зроблена. «Трэба добра падумаць над тым, як забяспечыць шматступенчатую інтэграцыю, каб на чужое поле не заходзіць і забяспечыць паспяховае двухбаковае супрацоўніцтва», — сказаў прэм'ер-міністр. На яго думку, у Беларусі і Расіі вельмі добрыя перспектывы развіцця партнёрства ў фармаце Саюзнай дзяржавы.

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Уладзімір МАКЕЙ падчас сустрэчы з Рыгорам Рапотам абмеркаваў актуальныя пытанні саюзнага будаўніцтва, ўзаемадзейня Саюзнай дзяржавы з іншымі інтэграцыйнымі аб'яднаннямі на постсавецкай прасторы.

Як паведаміў журналістам Рыгор Рапота, супрацоўніцтва дзвюх краін неабходна развіваць перш за ўсё па трох асноўных напрамках: эканамічным, сацыяльным і ваенным. У эканамічнай сферы Беларусь і Расія ўжо значна рушылі наперад і выйшлі на высокі ўзровень, у тым ліку ў галіне мытна-тарыфнага рэгулявання. Дзяржакарэктар адзначыў, што практыка ўзаемадзейня ў Саюзнай дзяржаве ў названым напрамку больш працяглая, а інтэграцыя больш глыбокая ў параўнанні з Мытным саюзам. Узаемадзейня ў эканамічнай сферы трэба будзе і далей развіваць у рамках двухбаковага супрацоўніцтва.

«ВЫПУСК САЦЫЯЛЬНА ЗНАЧАЙ ПРАДУКЦЫІ НЕ ЗНІЖАНЫ НІ НА АДЗІН КІЛАГРАМ, НІ НА АДЗІН ЛІТР»

УЧОРА з журналістамі сустрэлася першы намеснік Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Надзея КАТКАВЕЦ. Падчас прэс-канферэнцыі карэспандэнт аднаго з беларускіх тэлеканалаў папрасіў яе пракаментваць сітуацыю з недаходам сацыяльнай малочнай прадукцыі ў крамах. Маўляў, пенсінеры скардзяцца, што катастрафічна не хапае таннага малака і тварогу. «Былі на днях у Баранавічах, чарга раніцай у краму — 30 чалавек, не менш. А прывезлі толькі 40 пачкаў таннага «сацыяльнага» тварогу. Загадчыца крамы сцвярджае, што заяўка была ў 2-3 разы большая, але малакзаводы не выконваюць яе».

— Гэта не сістэма, адназначна, — пачала свой адказ Надзея Каткавец і паабяцала адрозжыць прэс-канферэнцыю з журналістамі патэлефанаванне на Баранавіцкі малочны завод і разабрацца з сітуацыяй. — Гэта асобная сітуацыя. Малочныя прадпрыемствы не знізілі аб'ёмы паставак сацыяльнай прадукцыі, у тым ліку так звананага сацыяльнага малака ў поліэтыленавых пакетах. Выпускаюць малочную прадукцыю на пераліку сацыяльна значнай і поўным аб'ёме. Не знізілі выпуск ні на адзін кілаграм, ні на адзін літр.

Таксама Надзея Каткавец пракаментавала паведамленне СМІ аб негалоным абмежаванні продажу малочнай прадукцыі ў адны рукі ў памежных з Расіяй рэгіёнах.

— Ні пісьмова, ні усна, ні міністр, ні я, ні хто-небудзь іншы з намеснікаў міністра такую каманду не даваў.

ПРА ПАСЬПЮНО

Вясна на носе, неўзабаве пачнецца пасейная. Разам з тым у міністэрстве заклочана адзіна стана азімых пасеваў не выказваюць. — Першыя адрасціны пасеваў ужо былі, — паведамляе Надзея Каткавец. — Толькі па рупе на Гомельскай вобласці вучоныя бачаць праблемнае развіццё, будуча паўторна агдадоўваць. Колькі азімых дзвядзецца перасеяць, пакуль рана казаць.

У НАСТУПНЫМ СЕЗОНЕ БЕЛАРУСЬ БУДУЦЬ СА СВАІМ ЧАСНАКОМ

Закраналіся ўчора таксама перспектывы развіцця экспарту беларускай сельскагаспадарчай прадукцыі. Так, летась, паводле слоў Надзеі Каткавец, наша краіна дастаткова добра спрацавала па пастаўках за межы краіны малочнай і мясной прадукцыі. У планах далейшае нашарошчванне экспартных аб'ёмаў і пашырэнне кантактаў.

— Што тычыцца мяса і малака, то тут ужо маецца адладжаная сістэма паставак, — адзначыла першы намеснік Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання. — Разам з тым мы разумеем, што прыйшоў час падумаць пра рэалізацыю за мяжой і іншай прадукцыі. У прыватнасці, будзем выбудоваць таварнаправадныя сеткі, шукаць партнёраў па рэалізацыі і на экспарт бульбы і гародніны. Гэта могуць быць сур'ёзныя аб'ёмы і адпаведна сур'ёзная экспертная вырчка, такая неабходная для нашай краіны.

У першую чаргу, што тычыцца экспарту, беларускія аграры арыентаваныя на суседнюю Расію. З года ў год аб'ёмы паставак нашай прадукцыі туды істотна павялічваюцца. Але, як падкрэсліла Надзея Каткавец, пры гэтым не губляюць ні збіраюцца губляць з поля зроку і рынкі «траціх краін».

УКРАІНА МОЖА АДНАВІЦ ПАСТАЎКІ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ ПАСЛЯ 10 ЛЮТАГА

Аб гэтым паведаміў БЕЛТА першы намеснік генеральнага дырэктара — галоўны інжынер дзяржаўнага вытворчага аб'яднання «Белэнерга» Аляксандр СІВАК.

«Аднаўленне паставак украінскай электраэнергіі ў Беларусь не чакаецца да 10 лютага, гэта значыць на пятніцу ўключна. Далей можна чакаць аднаўлення паставак, але гаварыць пра гэта дакладна пакуль яшчэ рана. Гэта зма яшчэ будзе абмяркоўвацца пазаўшчы», — адзначыў Аляксандр Сівак. Украіна з-за моцных марозаў у краіне прыпыніла экспарт электраэнергіі ў Беларусь.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

ЕС прыпыніў фінансавую падтрымку Украіны

Еўрасоюз прыпыніў усе праграмы бюджэтай падтрымкі Украіны аб'ёмам больш за 160 млн еўра на год. Падставой для гэтага сталі праблемы ў засваенні Кіевам еўрапейскіх грантаў. Пра гэта піша «Камерсант-Украіна», спаслаючыся на словы высокапастаўленага прадстаўніка Еўракамісіі.

Вярхоўны суд РФ зацвердзіў выбары ў рэгістрацыі Яўлінскага на мазуцах

Яўроўны суд Расіі адмовіўся задаволіць скаргу лідара «Яблока» Рыгора Яўлінскага на адмову ў рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты Расіі. Яўлінскі не быў зарэгістраваны на выбарах, бо больш за чвэрць сабранных ім подпісаў Цэнтрвыбаркам прызнаў несапраўднымі.

Пенсійны ўзрост у Швецыі могуць павялічыць да 75 гадоў

Прэм'ер-міністр Швецыі Фрэдрык Райнфельт у інтэр'ю газеце «Дагес Нйтэрн» заявіў, што ўзрост выхату на пенсію павінен склацца 75 гадоў. Сёння ў Швецыі пенсійны ўзрост складае 65 гадоў. Але гэта, на думку палітыка, занадта рана для сучаснай эканомікі, паведамляюць інфармагенцыі.

Прэм'ер-міністр лічыць, што ў краіне дзеля захавання годнага ўзроўня жыцця проста неабходна павялічыць пенсійны ўзрост. Адначасова Рэйнфельт удакладніў, што гарантаваную частку пенсіі, якую шведы атрымліваюць незалежна ад працоўнага стажу і ўзроўню заробатнай платы, варта выплачваць, пачынаючы з 65-гадовага ўзросту.

Італія запуская электрастанцыі на мазуце

Улады Італіі вырашылі запусціць электрастанцыі на мазуце пасля таго, як расійскі Газпрам значна скараціў пастаўкі ў Еўропу на фоне амальнага пахладання, паведамляе Bloomberg.

«Сітуацыя крытычная, бо Расія і Францыя скарачаюць пастаўкі», — заявіў міністр эканамічнага развіцця Італіі Карала Паэра. Міністэрства прамаісловасці Італіі абвясціла аб запуску шасці мазутных станцый Enel для скарачэння спажывання газу. Краіна пакуль не выкарыстоўвае свае страгатычныя запасы, аднак разглядае магчымасць павелічэння імпарту звадкаванага газу.

Памёр кінаакцёр Уладзімір Гусеў

У Маскве на 79-м годзе жыцця памёр кінаакцёр Уладзімір Гусеў, які сыграў у фільмах «Салдат Іван Броўкін», «Каця-Кацюша», «Гусарская балада», «Памылка рэзідэнта», «Карнавальная ноч» і дзясятках іншых карцін, паведамляюць інфармагенцыі. Прычына смерці акцёра невядомая.

РОЗГАЛАС ІНФАРМАЦЫЯ СУТАК

ІНФЛЯЦЫЯ ЗАМАРУДЖВАЕЦЦА

Па звестках Нацыянальнага статыстычнага камітэта, індэкс спажывецкіх цэн на тавары і паслугі ў студзені 2012 года ў параўнанні са снежнем 2011-га склаў 101,9%. Іншымі словамі, цэны выраслі на 1,9%.

Паказчык не перавысіў 2%, як і прагназавалася. Лічба для месяца немалая, але значна меншая, чым у тым жа прамежжы часу мінулага года, калі месячны прырост інфляцыі мог склацца па 8-10%. Індэкс цэн на харчовыя тавары за студзень склаў 102,2%, на нехарчовыя тавары — 101,6%.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

БЕСПРАДКІ НА МАЛЬДЫВАХ НЕ ЗАКРАДУЛІ БЕЛАРУСАЎ

Аб гэтым гаворыцца ў каментарыі намесніка начальніка ўпраўлення інфармацыі — начальніка аддзела прэс-службы МЗС Марыі ВАНЬШЫНАЙ у сувязі з абстрактным сітуацыяй на Мальдывіўскіх астравах, паведамляе БЕЛТА.

Улічваючы абстрактныя сітуацыі ў сталіцы Мальдываў горадзе Мале, МЗС Беларусі рэкамендуе беларускім грамадзянам па магчымасці ўстрымацца ад наведвання гэтага горада.

ЧАЙ І РАСКЛАДУШКА...

Пункт часовага знаходжання людзей без пэўнага месца жыхарства адкрыўся ў будынку былой 2-й сталічнай бальніцы па вуліцы Багдановіча, 2.

Беларускае таварыства Чырвонага Крыжа будзе выдаваць асобам, якія адносяцца да катэгорыі БПМЖ, цёплае адзенне, коўдры, раскладушкі, чай, вермішэль хуткага прыгатавання. Збор адзення ажыццяўляецца з 8 па 12 лютага, з 10.00 да 18.00.

Святлана БАРЫСЕНКА.

ПЕРАДАВАЦЬ ГРОШЫ І НЕ ЗБІРАЛІСЯ...

Траіх жыхароў Гродна арыштавалі за падбухтарванне да дачы хабару ў буйным памеры і махлярскія дзеянні, паведамляе прэс-служба УКДБ па Гродзенскай вобласці.

Дырэктар адной з мясцовых камерцыйных структур, яго намеснік і агульны знаёмы падбухтарвалі прадстаўнікоў сталічнай фірмы да перадачы хабару службовым асобам ААТ «Скідальскі цукровы камбінат» за прыняцце спрыяльнага рашэння аб набывцці электраабсталявання. Каб не спалохаць пакупнікоў, лжэспэцыянткі ўстанавілі суму меркаванага хабару ў памеры 1800 амерыканскіх долараў. Але на самой справе ўдзельнікі крымінальнага трына збіраліся не перадаць грошы службовым асобам камбіната, а прывосціць. У ходзе апэратыўна-вышуковых мерапрыемстваў гэтыя асобы былі затрыманы супрацоўнікамі УКДБ па Гродзенскай вобласці з доказамі злачынства ў момант атрымання вызначанай сумы. Праверка ў дачыненні фігурантаў крымінальнай справы паказала, што двое з іх ужо прыцягваліся да крымінальнай адказнасці за маёмасныя злачынствы. Цяпер удзельнікі змовы знаходзяцца ў следчым ізалятары.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ВЫБУХ У БУДЫНКУ ІНТЭРНАТА. ЁСЦЬ ПАЦЯРПЕЛЫЯ

Паведамленне пра здарэнне ў Лагойскім раёне паступіла ў МНС у 13.45 8 лютага: у будынку інтэрната ў вёсцы Малаінаўка адбыўся бытавы выбух.



На момант падрыхтоўкі публікацыі было вядома толькі тое, што гаворка ідзе пра трохпавярховы трохпалатны панельны будынак. У выніку выбуху абрушыліся пліты перакрываць другога паўэта, разбураны перагародкі. З-пад завалаў работнікі МНС выратавалі чатырох чалавек, ядуць работы па пошуку пацярпелых. На месцы выратавання і медыцынскі дапамогу людзям, тут жа працуюць спецыялісты псіхалагічнай службы МНС. Усяго ў бальніцы дастаўленыя, згодна з паярэннямі інфармацыі, чатыры чалавекі. Прычыны выбуху высвятляюцца. Гэта была ўся інфармацыя, якую ўчора ўвечары нам змэглі паведаміць. У прыватнасці, у Мінскім асобным упраўленні МНС быў аб'яўлены агульны збор супрацоўнікаў. Падрабязнасці здарэння абяцалі агучыць пазаўшчы — пасля высвятлення сітуацыі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Навіны Беларусі і замежжы ў рэжыме on-line на сайце «Звязда» — www.zviazda.by

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона)

по поручению ЧПУ «Озеркицкий-Агро» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одним лотом оборудования и материалов, расположенных по адресу: Минская область, Смоленский район, д. Слобода, ул. Центральная, здание котельной № 184, в составе: вентилятор ВДН-11,2 (6 шт.); вентилятор ВДН-8 (2 шт.); дымосос ДН-21 (3 шт.); дымосос ДН-8 (2 шт.); котел ДКВР-4-13ГМ (2 шт.); котел ТТВМ 30 (3 шт.); насос ЦН-400 (2 шт.); насос рециркуляции НКУ-250 (2 шт.); подогреватель водяной; сетевой насос СЭ-800 (2 шт.); станок точильно-шлифовальный ЗБ-634; трубы кательной; экономизер ЭБЭ-142 (2шт.); насосный агрегат Л-150-400-7504 с частотниками (2 шт.); фильтр ХВ-040-1 (4 шт.); трансформатор ТМ-1000кВА (2 шт.).

Начальная цена с НДС — 888 071 280 бел. руб.

Задаток 10% от начальной стоимости объекта (лота) перечисляется на р/с № 30121082600116 в ЦЕУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 6903324015. Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Объекты продаются с условием демонтажа и самовывоза оборудования за счет средств покупателя, по согласованию с собственником имущества.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в установленном порядке за белорусские рубли или иностранную валюту по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на условиях 80 % аванса от стоимости приобретенного объекта (лота), оставшиеся 20 % от стоимости приобретенного объекта (лота) в течение 15-ти календарных дней с момента поставки (передачи/отгрузки) приобретенного объекта.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Аукцион состоится 14.03.2012 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 13.03.2012 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12.



СТАР 2

«ВЫПУСК САЦЫЯЛЬНА ЗНАЧНАЙ ПРАДУКЦЫІ НЕ ЗНІЖАНЫ...»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Добра, што наша прадукцыя там прысутнічае, хоць і невялікімі партыямі. У Іран летас паставілі 250 тон ялавічыны. Перамомы далей вядзем і па сумім цэльным малаці і па сметанковым масле. Дадэжам да Алжыра, Венесуэлы. Прапрацуём пастаўкі ў В'етнам. Менавіта туды хутка паедзе першая партыя — 100 тон сухога малака. Мы павінны быць гатовы да любой сітуацыі.

Паводле слоў Надзеі Каткавец, недахопу беларускай прадукцыі не адчуваецца і ў айчынных крамах. «Заяўкі гандлю па цыбулі, капусте, бурках, моркве задалаваліся ў поўным аб'ёме». Некаторыя праблемы маюцца толькі з часнаком. Але, як пераканана суразмоўца, на наступны год плануецца закрыць пазіцыю і па часнаку.

ПРА ІНВЕСТЫЦЫІ

Калі 100 мільёнаў долараў прамых замежных інвестыцый плануецца прыцягнуць сёлета ў аграрна-лісвавы комплекс краіны. У тым ліку і ў гэтым кірунку, пераханала Надзея Каткавец, сур'ёзна будучы працаваць арганізацыі Мінсельгаспрама. Гэта звязана з тым, што дзяржаўная падтрымка з года ў год змяншаецца, магчымасці беларускай банкаўскай сістэмы таксама абмежаваныя.

— Мы б вельмі хацелі, каб іншаземцы прыязджалі і інвеставалі свае сродкі ў беларускую сельскую гаспадарку, — адзначыла Надзея Каткавец. — Вельмі шмат перамоў вядзецца ў гэтым кірунку, але спрабуюцца вызначыць праекты. Дастаткова скажаць, што заданне па прыцягненні замежных інвестыцый за 2011 год мы выканалі толькі на 9%.

У якасці прыкладу апошняга ўдалага інвестыцыйнага праекта Надзея Каткавец назвала будаўніцтва фермы на 10 тысяч галоў авечак у Лагойскім раёне. Тут гаворка ідзе пра іранскія інвестыцыі. На яе погляд, перспектывым для замежных фірмаў стане і праект па будаўніцтве магнусаўняў на перапрацоўцы рыбы.

— Зацікаўленасць з боку замежных інвестараў у большай ступені назіраецца ў перапрацоўчым галіне, у першую чаргу ў малакаперапрацоўцы, — дадала першы намеснік Міністра. — Аднак тэхнічнае аснашчэнне нашых малочных заводаў вельмі сур'ёзнае. Таму галіна не надта ў гэтым зацікаўлена.

ПРА ЦЭНЫ

Ну і напрыканцы пра цэны на сельскагаспадарчую прадукцыю, лёс якіх хвалюе ці не кожнага беларуса. Надзея Каткавец выказала думку, што было б ідэальна ўраўнаваць цэны на ўнутраным і расійскім рынках.

— Было б ідэальна, калі б кошты на беларускім рынку былі роўнымі адпаведным коштам на адпаведнай віды прадукцыі ў Расіі. Бо мы ж разумеем, што аптыяныя цэны пры рэалізацыі сельгаспрадукцыі на ўнутраны рынак не забяспечваюць рэнтабельнай работы прадпрыемстваў. Па розных відах прадукцыі рэнтабельнасць даходзіць ад мінусу 10 да мінус 60, а па асобных відах — і да мінус 120%. Таму пытанне вырашчвання ўзроўню цен на ўнутраным і расійскім рынках абмяркоўваецца з Міністэрствам эканомікі. Але абмяркоўваецца вельмі спакойна, крок за крокам. Бо маецца шмат аб'ектыўных і суб'ектыўных момантаў, з-за якіх нельга ў адзін момант прыняць рашэнне па поўным вырашчванні цен. Трэба ж улічыць інфляцыйныя працэсы, сацыяльнае накіраванасць палітыкі ўрада, узровень заробкаў насельніцтва... Безумоўна, пастаятныя павелічэнні коштаў на сельгаспрадукцыю, у сувязі з эканамічнай сітуацыяй, якая складалася, будучы. Качатковае рашэнне ў любым выпадку будзе за Міністэрствам эканомікі, асабліва што тычыцца сацыяльна значных прадуктаў.

Надзея ДРЫЛА.

Да ведама

НАДВОР'Е АДМЯНЯЕ МІЖГАРОДНІЯ РЭЙСЫ

Як паведамілі ў дзяржаўным прадпрыемстве «Мінсктранс», па гэтай прычыне ў бліжэйшыя некалькі дзён — з 9 па 13 лютага — будуць адменены рэйсы аўтобусаў па некаторых маршрутах.

У прыватнасці, 9-13 лютага не будзе транспарту па маршрутах: Мінск — Гродна, які звычайна адпраўляецца са сталіцы ад АВ «Усходні» у 6.20, ад АВ «Цэнтральны» — у 6.50 (з Гродна — у 11.30); Мінск — Полацк на рэйс адпраўленнем з Мінска ад АВ «Усходні» ў 11.10, ад АВ «Маскоўскі» — у 11.40 (з Полацка — у 17.30), 11 і 12 лютага здымаецца рэйс па маршруце Мінск — Полацк адпраўленнем са сталіцы ад АВ «Усходні» ў 9.10, ад АВ «Маскоўскі» — у 9.40 (з Полацка — у 15.30). З 10 па 13 лютага не будзе аўтобусаў па маршруце Мінск — Магілёў на рэйс адпраўленнем з Мінска ад АВ «Усходні» ў 11.50 (з Магілёва — у 18.30).

Сяргей РАСОЛЬКА.

«ПРОЗА» І «ПАЭЗІЯ» ЕЎРАЗІЙСКАГА САЮЗА

«Еўразійскі саюз — адзіны шанц Расіі на выжыванне» — так была заяўлена тэма лекцыі з нагоды абмеркавання інтэграцыі Беларусі, Расіі і Казахстана, якая праходзіла ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. На яе былі запрошаны расійскія эксперты ў сферах эканомікі, юрыспраўдзіц, гісторыі. Яны падзяліліся сваім бачаннем таго, якія глабальныя праблемы нарастаюць у свеце і якія яны пагражаюць мірнаму існаванню народаў, і адзначылі, якія выклікаюць для жыццёвага неабходнасць інтэграцыі трох краін. Карэспандэнты «Звязды» пагаворылі з кожным з трох запрошаных экспертаў. Сёння мы друкуем інтэрв'ю з Міхаілам ДЗЯЛЯГІНЫМ — доктарам эканамічных навук, дырэктарам расійскага Інстытута праблем глабалізацыі.

— Давяйце пачнем з Адзінай эканамічнай прасторы... — Што такое Адзіная эканамічная прастора, ніхто дакладна не разумее. Калі казаць пра агульнае ўспрыманне сітуацыі, то ўстаноўка такая: далучэнне Расіі да Суцэльнай гандлёвай арганізацыі не павінна прывесці да разбурэння Мытнага саюза. Не думаю, што хто-небудзь стане ахвяраваць Мытным саюзам дзеля СГА, якая дадася яшчэ праблем: у свеце ж глабальны крызіс — сіскасацкая політ, не хапае грошай. А ў Расіі вялікі рынак, і нашы прадпрыемствы пачнуць выкадаць з нашага рынку, карыстаючыся працэдурамі СГА.

— Як павінна адбывацца інтэграцыя? Як стварыць Еўразійскі саюз? — Ведаецца, «як павінна» — гэта паэзія. Зараз рэальнае заданне — паглыбіць Мытнага саюза, скарачэнне абмежаваных руку капіталу, рух да ўніфікацыі падатковых заканадаўстваў (разумела, што гэта будзе вельмі марудна, але тут лобны крок — вельмі добра). Я не спецыяліст па беларускім і казахстанскім заканадаўстве, але расійскае трэба змяняць у многіх частках. І гэта проза. Далей яшчэ трэба зацягнуць Украіну ў Мытны саюз. Любымі спосабамі, любой цэнай, уключаючы прадастаўленне інтэграцыйнай зніжкі на газ. Для іх гэта вельмі важнае пытанне.

— А як вы бачыце ролю Еўразійскай эканамічнай камісіі? — Яна павінна быць месцам, якое займаеца выпрацоўваннем кампрамісаў, што будучы задавальняць нацыянальныя ўрады.

— Давяйце пачнем з Адзінай эканамічнай прасторы... — Што такое Адзіная эканамічная прастора, ніхто дакладна не разумее. Калі казаць пра агульнае ўспрыманне сітуацыі, то ўстаноўка такая: далучэнне Расіі да Суцэльнай гандлёвай арганізацыі не павінна прывесці да разбурэння Мытнага саюза. Не думаю, што хто-небудзь стане ахвяраваць Мытным саюзам дзеля СГА, якая дадася яшчэ праблем: у свеце ж глабальны крызіс — сіскасацкая політ, не хапае грошай. А ў Расіі вялікі рынак, і нашы прадпрыемствы пачнуць выкадаць з нашага рынку, карыстаючыся працэдурамі СГА.

— Як павінна адбывацца інтэграцыя? Як стварыць Еўразійскі саюз? — Ведаецца, «як павінна» — гэта паэзія. Зараз рэальнае заданне — паглыбіць Мытнага саюза, скарачэнне абмежаваных руку капіталу, рух да ўніфікацыі падатковых заканадаўстваў (разумела, што гэта будзе вельмі марудна, але тут лобны крок — вельмі добра). Я не спецыяліст па беларускім і казахстанскім заканадаўстве, але расійскае трэба змяняць у многіх частках. І гэта проза. Далей яшчэ трэба зацягнуць Украіну ў Мытны саюз. Любымі спосабамі, любой цэнай, уключаючы прадастаўленне інтэграцыйнай зніжкі на газ. Для іх гэта вельмі важнае пытанне.

— А як вы бачыце ролю Еўразійскай эканамічнай камісіі? — Яна павінна быць месцам, якое займаеца выпрацоўваннем кампрамісаў, што будучы задавальняць нацыянальныя ўрады.

— Давяйце пачнем з Адзінай эканамічнай прасторы... — Што такое Адзіная эканамічная прастора, ніхто дакладна не разумее. Калі казаць пра агульнае ўспрыманне сітуацыі, то ўстаноўка такая: далучэнне Расіі да Суцэльнай гандлёвай арганізацыі не павінна прывесці да разбурэння Мытнага саюза. Не думаю, што хто-небудзь стане ахвяраваць Мытным саюзам дзеля СГА, якая дадася яшчэ праблем: у свеце ж глабальны крызіс — сіскасацкая політ, не хапае грошай. А ў Расіі вялікі рынак, і нашы прадпрыемствы пачнуць выкадаць з нашага рынку, карыстаючыся працэдурамі СГА.

Канферэнц-эсала

«Агульнай і масавай прыватызацыі не будзе»

ГЭТАЯ заява прагучала ўчора ў ходзе прэс-канферэнцыі, прысвечанай леташнім вынікам сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі і задачам на 2012 год.

У ёй удзельнічалі намеснік міністра фінансаў Максім Ермаловіч і намеснік міністра эканомікі Аляксандр Ярашэнка. Менавіта апошні закрунуў даволі гарачую тэму прыватызацыі. Ён паведаміў, што ўрадам пакетным спосабам рыхтуецца план нарматыўна-прававых актаў па продажы дзяржаўнай уласнасці. Перад пачаткам яго рэалізацыі гэты документ павінен быць ухвалены кіраўніком дзяржавы. Намеснік міністра лічыць, што ў час планаванай прыватызацыі неабходна падтрымаць да яе комплексна, з пункту погляду эканамічнай мэтагаднасці, улічыць на ўзаемавыгадны аснове ўсё інтарэсы дзяржавы. Агульнай і масавай прыватызацыі не будзе. Захаваўшы нацыянальныя інтарэсы ў час прыватызацыі — перш за ўсё», — рашуна падкрэсліў Аляксандр Ярашэнка. Па яго словах, ад продажу дзяржаўнай уласнасці маркуецца атрымаць прыкладна два з паловай мільярды долараў ЗША.

На думку суразмоўцаў, у цэлым мінулы год, згодна з асноўнымі паказчыкамі, атрымаўся надзвычайны. Высокія тэмпы развіцця эканомікі ў пачатку года дазволілі забяспечыць прырост ВУП па выніках усяго 2011 года на 5,3%, а таксама прырост валавога прадукту ва ўсіх рэгіёнах краіны. А ў Мінску гэты паказчык быў вышэйшы за прагнозы і дасягнуў 114,3%.

На працягу ўсяго 2011 года прамысловасць дэманстравала высокія тэмпы росту, што з'явілася адным з галоўных фактараў, якія падтрымлівалі леташнюю дынаміку ВУП. Разам з тым, пачынаючы з красавіка, дынаміка прамысловай вытворчасці набыла тэндэнцыю паступовага запаволення, і па выніках студзеня — снежня тэмпы росту склаўся на ўзроўні ніжняй мяжы гадавога прагнозу (109,1%). Пры гэтым аб'ём вытворчасці ў снежні ў параўнанні з лістападам 2011 года павялічыўся на 1,6%.

Трэба адзначыць, што на фоне высокіх тэмпаў росту вытворчасці прадукцыі захоўваецца адносна стабільная сітуацыя з таварнымі запасамі. На 1 студзеня 2012 года складскія запасы арганізацый прамысловасці ў фактычных цэнах склалі 58,3% да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці, што на 1,7% ніжэй за ўзровень, запланаваны галіновымі стратэгіямі. Мінэканомікі адзначае, што высокія тэмпы росту

Вышэйшая школа

З наступнага года навучанца на англійскай мове ў Беларусі дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектроніцы змогуць не толькі замежныя грамадзяне, але і беларусы. Магчымасць атрымаць вышэйшую адукацыю на замежнай мове з'явілася ў беларускай дзяржаўнай адукацыі гэтай пазіцыі ў Кождасе аб адукацыі.

БДУІР — пакуль адзіны беларускі ўніверсітэт, які здолее распачаць падрыхтоўку на англійскай мове для замежных грамадзян. Сёння на англійскай мове тут навучаюцца студэнты трох курсаў: 10 чалавек — на трэцім курсе, 12 — на другім і 37 — на першым. Як прызначаецца рэктар БДУІР Міхаіл Батура, падрыхтоўка да адрэцыванна на англійскай мове была зусім няпростай. Прычым заняла яна хала пачатку гадоў. — Сёння мы бачым, што адной ВНУ даволі праблематычна спраўляцца з гэтым пытаннем.

Ці лёгка кіраваць ІНТЭЛЕКТАМ

У Магілёве, у Беларускі-Расійскай універсітэце сёлета пачнецца падрыхтоўка студэнтаў на новым напрамку. Праграннай інжынер будучы навучаць у межах расійскай адукацыйнай праграмы.

Праграмы інжынер — прафесія вельмі актуальная ў сучасным грамадстве і ўключае ў сябе, у тым ліку, кіраванне штучным інтэлектам. Такія спецыялісты запатрабаваныя паркіма высокіх тэхналогій, іх праца вельмі акаалптанна. Паступіць і вучыцца на праграмага інжынера змогуць не толькі расіяне, але і беларусы.

Ілона ІВАНОВА.

Веды нашых!

Ліццызты БДУ Яўген Новікаў і Андрэй Горбач запустыць свой спадарожнік CanSat. Така магчымасць з'явілася ў юнакоў, дзякуючы іх паспяховаму «сярэбранаму» выступленню на адборачнай сесіі інавацыйнага адукацыйнага праекта «CanSat у Расіі».

Удзельнікам конкурсу трэба было сканструаваць макеты спадарожніка і станцыю прыёмна-адпраўнага кампанента касмічнага апарата (сістэма электрасігнальных перадачы тэлеметрычнай інфармацыі, разнастайныя датчыкі) павінны змяшчацца ў бляшанцы з-пад «Колы». Адсюль і назва конкурсу: ад англійскага слова «can» — бляшанка і «sat» — скарачэнне ад «satellite» — спадарожнік. Акрамя таго, спадарожнік абавязаны мець такія тэхнічныя характарыстыкі, якія забяспечылі б амеры паспяховы запуск, вымярэнне, перадачу інфармацыі і прыземленне на парашуце.

Падрыхтоўка будзе ажыццяўляцца толькі на платнай аснове. У БДУІР вызначыліся ўжо і з коштам навучання для беларускіх грамадзян. Натуральна, што гэта будзе значна меншая сума, чым для замежнікаў, — 2 250 долараў за навучальны год. Хоць, безумоўна, і гэтыя грошы наўрад ці можна назваць сімвалічнымі...

Надзея КАЖАЛОВА.

Людзі ў пагонах

Аўто для АНІСКІНЫХ, або Ім зверху бачна ўсё

У Мінскай вобласці не хапае ўчастковых мільянераў. Зараз «некамплет» складае каля сямі працэнтаў. Праўда, зусім нядаўна такая лічба была яшчэ больш высокай.

Здавалася б, умовы для тых, хто жадае заняць гэтую пасадку, пераехаць у вёску, ствараючы зусім неаблагія. Лічыцца губернатар Мінскай вобласці Барыс Батура паабяцаў сельскім частковым адрозам з выдзяленнем дом і службовы аўтамабіль. «І што вы думаеце, пайшлі?» — пытаецца начальнік УОС Мінска-Маладэчанска Іван Саўчыч на прэс-канферэнцыі, праведзенай па выніках 2011 года. Сам жа і адказвае на сваё пытанне: «Чалавекі два-тры ўсяго з'явіліся. Пакуль цяжка справа рухаецца: ну не жадаюць жонкі нашых мільянераў у вёску пераязджаць». Жартам ці не, але, сапраўды, ёсць такі момант: далёка не кожнага патэнцыяльнага ўчастковага спакуючы нават прапанаваныя машына і дом. Але ёсць на гэтай няпростай службе і такія людзі, што працуюць на ўчастках шмат гадоў: на Міншчыне сапраўдных аніскіных, якія не здраджваюць сваім участкам пяць гадоў і больш, — 12% з ліку ўсіх участковых.

Гэна, менавіта і ў дзяржаўныя людзі. Летас супрацоўнікі МУС Рэспублікі Беларусь правалі аніманіе анкетаванне жыхароў усіх рэгіёнаў Мінскай вобласці па рабоце паліцыі. Дык вось, больш за палову апытаных такіх давер выказалі, але не ў поўнай ступені. «Давяраю цалкам» адказалі крыху больш за 34 працэнты апытаных. Пры гэтым начальнік УОС не ўтойваў, што сярэд супрацоўнікаў бываюць і тыя, каму не давярае не толькі насельніцтва, але і самі калегі-мільянеры. Летас, напрыклад, у дачыненні да супрацоўнікаў органаў унутраных спраў Мінскай вобласці было заведзена пяць крмінальных спраў, сям чалавек затрымалі п'янымі за рулём. «З такімі ў нас размова кароткая — звальненне адрозу», — растлумачыў сітуацыю Іван Саўчыч.

Расказаў ён і пра тое, што Міншчына застаецца на першым сумным месцы ў краіне па ўзроўні аварыйнасці. Так, летас 28% загінуў у ДТЗ развіталіся з жыццём на дарогах менавіта транзітныя Мінска вобласці, хаця гэта лічба усё ж ніжэй, чым была год таму. Прыкладна на сто чалавек вырастае колькасць тых, хто стаіць на ўліку ў нарколага. Былі агучаны і іншыя факты па выніках працы за мінулы год. Летас у вобласці былі раскрыты ўсе наўмысныя забойствы, згвалтаванні і выпадкі прычынення цяжкіх цялесных шкоджанняў. Дарчы, сітуацыя з прафілактыкай злчачнасцю ў нейкай ступені, магчыма, паправіць набывецца беспалітных лятальных апаратаў. Выкрысцоўваючы такі комплекс, службы МНС і МУС змогуць весці пошукі людзей, якія заблудзіліся ў лес, і наогул — сачыць за парадкам. Рашэнне аб набывцы гэтай тэхнікі ўжо прынята.

Марына ХІДЖАЗ.

«Агульнай і масавай прыватызацыі не будзе»

Сёлета пачнуцца выплаты па замежных крэдытах і пазыках, пік разлікаў прыпадзе на 2013-2014 гады. Грошы на гэты мэты ў бюджэце ёсць, паведаміў Максім Ермаловіч.

Аб спажывецкіх цэнах. Тэма, бадай, самая вострая ў грамадстве. Як сказаў Аляксандр Ярашэнка, казахчых спажывецкіх цен у Беларусі ў студзені 2012 года склаў 101,9%. Пры гэтым, па яго словах, «акцызы на алкаголь і тютюн былі асноўнымі пастайшчыкамі інфляцыі. Увогуле запаволенне інфляцыйных працэсаў працягваецца. Такая тэндэнцыя робіць мае і станоўчы бок: яна дазволіла істотна павысіць экарт беларускай прадукцыі і дапамагла наршыце вырашчыце застарэлую праблему адмоўнага сальда. У тым ліку і шляхам завясненя новых рынкуа збыту тавараў айчынных вытворцаў у Амерыка Азіі, Афрыкі, Латынскай Амерыкі. Усяго летас было прададзена за мяжу тавараў больш чым на 40 мільярдаў долараў ЗША. Гэта рэкордны паказчык, які на 24% перавысіў узровень экарту 2008 года, дагтуль смага ўдалага для беларускіх экспартэраў, калі былі дасягнуты гістарычныя экартны максімум. Па выніках гэтага года станоўчае сальда, па палірэзніх разліках спецыялістаў Мінэканомікі, будзе ў межах паўтара мільярда долараў ЗША. А валюта будзе прадаб-

наме. Чым далей мы рухамся ад фаркурса да нерас, тым больш складана нам аднараваць калектывы выкладчыкаў, якія не толькі б чыталі лекцыі, але і рыхтавалі на англійскай мове вучэбна-метадычную літаратуру. Выйсцем малго б стаць стварэнне рэспубліканскай базы спецыялістаў, якія валодаюць англійскай мовай у такой ступені, якія гатовы працаваць са студэнтамі на англійскай мове. Узрунны, што ў гэтым выпадку многія ВНУ больш станоўча ацанілі б свой патэнцыял і змаглі далучыцца да работы ў гэтым кірунку. Між іншым, кірунак больш чым перспектывны. Для прыкладу, кошт навучання на англійскай мове складае для замежных грамадзян, у залежнасці ад курса, ад 4250 да 6000 долараў у год. А заробкі прафесара-выкладчыкага саставу — ад 12 да 15 долараў за гадзіну (у залежнасці ад наўнасці навуковай ступені і звання). Пры гэтым рэнтабельнасць арганізацыі навучання на англійскай мове вагаецца ад 50 да 150 працэнтаў, бо ў

плане экарту адукацыйных паслуг рэнтабельнасць ніхто не абмяжоўвае.

У бягучым навукальным годзе навучанне на англійскай мове ажыццяўляецца толькі па двох спецыяльнасцях, а ў наступным годзе гэта будучы ўжо пяць спецыяльнасцяў: «Сеткі тэлекамунікацый», «Ахова інфармацыі ў тэлекамунікацый», «Аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі інфармацыі», «Праграмае забяспечэнне інфармацыйных тэхналогій» і «Інжынерна-псіхалагічнае забяспечэнне інфармацыйных тэхналогій».

Падрыхтоўка беларусаў на англійскай мове будзе ажыццяўляцца толькі на платнай аснове. У БДУІР вызначыліся ўжо і з коштам навучання для беларускіх грамадзян. Натуральна, што гэта будзе значна меншая сума, чым для замежнікаў, — 2 250 долараў за навучальны год. Хоць, безумоўна, і гэтыя грошы наўрад ці можна назваць сімвалічнымі...

Надзея КАЖАЛОВА.

АДУКАЦЫЯ — БЕЛАРУСКАЯ, А МОВА НАВУЧАННЯ — ЗАМЕЖНАЯ

Плане экарту адукацыйных паслуг рэнтабельнасць ніхто не абмяжоўвае.

У бягучым навукальным годзе навучанне на англійскай мове ажыццяўляецца толькі па двох спецыяльнасцях, а ў наступным годзе гэта будучы ўжо пяць спецыяльнасцяў: «Сеткі тэлекамунікацый», «Ахова інфармацыі ў тэлекамунікацый», «Аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі інфармацыі», «Праграмае забяспечэнне інфармацыйных тэхналогій» і «Інжынерна-псіхалагічнае забяспечэнне інфармацыйных тэхналогій».

Падрыхтоўка беларусаў на англійскай мове будзе ажыццяўляцца толькі на платнай аснове. У БДУІР вызначыліся ўжо і з коштам навучання для беларускіх грамадзян. Натуральна, што гэта будзе значна меншая сума, чым для замежнікаў, — 2 250 долараў за навучальны год. Хоць, безумоўна, і гэтыя грошы наўрад ці можна назваць сімвалічнымі...

Надзея КАЖАЛОВА.

Ліццызты «ЗАВАЎВАЮЦЬ» КОСМАС

Ліццызты БДУ Яўген Новікаў і Андрэй Горбач запустыць свой спадарожнік CanSat. Така магчымасць з'явілася ў юнакоў, дзякуючы іх паспяховаму «сярэбранаму» выступленню на адборачнай сесіі інавацыйнага адукацыйнага праекта «CanSat у Расіі».

Удзельнікам конкурсу трэба было сканструаваць макеты спадарожніка і станцыю прыёмна-адпраўнага кампанента касмічнага апарата (сістэма электрасігнальных перадачы тэлеметрычнай інфармацыі, разнастайныя датчыкі) павінны змяшчацца ў бляшанцы з-пад «Колы». Адсюль і назва конкурсу: ад англійскага слова «can» — бляшанка і «sat» — скарачэнне ад «satellite» — спадарожнік. Акрамя таго, спадарожнік абавязаны мець такія тэхнічныя характарыстыкі, якія забяспечылі б амеры паспяховы запуск, вымярэнне, перадачу інфармацыі і прыземленне на парашуце.

Падрыхтоўка будзе ажыццяўляцца толькі на платнай аснове. У БДУІР вызначыліся ўжо і з коштам навучання для беларускіх грамадзян. Натуральна, што гэта будзе значна меншая сума, чым для замежнікаў, — 2 250 долараў за навучальны год. Хоць, безумоўна, і гэтыя грошы наўрад ці можна назваць сімвалічнымі...

Надзея КАЖАЛОВА.

Людзі ў пагонах

Аўто для АНІСКІНЫХ, або Ім зверху бачна ўсё

У Мінскай вобласці не хапае ўчастковых мільянераў. Зараз «некамплет» складае каля сямі працэнтаў. Праўда, зусім нядаўна такая лічба была яшчэ больш высокай.

Здавалася б, умовы для тых, хто жадае заняць гэтую пасадку, пераехаць у вёску, ствараючы зусім неаблагія. Лічыцца губернатар Мінскай вобласці Барыс Батура паабяцаў сельскім частковым адрозам з выдзяленнем дом і службовы аўтамабіль. «І што вы думаеце, пайшлі?» — пытаецца начальнік УОС Мінска-Маладэчанска Іван Саўчыч на прэс-канферэнцыі, праведзенай па выніках 2011 года. Сам жа і адказвае на сваё пытанне: «Чалавекі два-тры ўсяго з'явіліся. Пакуль цяжка справа рухаецца: ну не жадаюць жонкі нашых мільянераў у вёску пераязджаць». Жартам ці не, але, сапраўды, ёсць такі момант: далёка не кожнага патэнцыяльнага ўчастковага спакуючы нават прапанаваныя машына і дом. Але ёсць на гэтай няпростай службе і такія людзі, што працуюць на ўчастках шмат гадоў: на Міншчыне сапраўдных аніскіных, якія не здраджваюць сваім участкам пяць гадоў і больш, — 12% з ліку ўсіх участковых.

Гэна, менавіта і ў дзяржаўныя людзі. Летас супрацоўнікі МУС Рэспублікі Беларусь правалі аніманіе анкетаванне жыхароў усіх рэгіёнаў Мінскай вобласці па рабоце паліцыі. Дык вось, больш за палову апытаных такіх давер выказалі, але не ў поўнай ступені. «Давяраю цалкам» адказалі крыху больш за 34 працэнты апытаных. Пры гэтым начальнік УОС не ўтойваў, што сярэд супрацоўнікаў бываюць і тыя, каму не давярае не толькі насельніцтва, але і самі калегі-мільянеры. Летас, напрыклад, у дачыненні да супрацоўнікаў органаў унутраных спраў Мінскай вобласці было заведзена пяць крмінальных спраў, сям чалавек затрымалі п'янымі за рулём. «З такімі ў нас размова кароткая — звальненне адрозу», — растлумачыў сітуацыю Іван Саўчыч.

Расказаў ён і пра тое, што Мінш

Учора было падпісана Пагадненне аб інфармацыйным супрацоўніцтве паміж рэдакцыяй газеты «Звязда» і Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

«Звязда» і Інстытут гісторыі маюць даўня партнёрска адносіны. Навукоўцы традыцыйна з'яўляюцца кансультантамі журналістаў па дыскусійных пытаннях і «белых плямах» гісторыі і самі часта выступаюць на старонках газеты з цікавымі артыкуламі. Аб перспектывах далейшага супрацоўніцтва рэдакцыі найстарэйшай рэспубліканскай газеты і ІНАБ Беларусі ў пачатку года вліліся перамовай з акадэмікам-сакратаром Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў ІНАБ, доктарам гістарычных навук, прафесарам Аляксандрам Каваленем.

А ўчора былі абзначаны канкрэтныя крокі ў гэтым кірунку ў фармаце «круглага стала», у якім бралі ўдзел прадстаўнікі рэдакцыйнай калегіі «Звязды», а таксама дырэктар Інстытута гісторыі Вячаслаў Даніловіч, загадчык Цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства Мікалай Смяховіч, в.а. вучонага сакратара Інстытута гісторыі Андрэй Салаўяну.

Прадстаўнікі Інстытута гісторыі дакладна абзначылі асноўныя канцэптуальныя падмурак супрацоўніцтва: «Наша пазыцыя такая: усе гістарычныя пытанні павінны вырашацца навукоўцамі, а не на вуліцах-плошчах. Не павінна быць так, каб гісторыя становілася прадметам палітычных спрэчак і канфрантацый». Вучоны адзначыў, што сёлета выхадзіць вялікая калекцыяўная магнаграфія «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці» — тэма выключна навацыйная, бо ў гістарычнай навуцы ўпершыню падрыхтавана такая грунтоўная праца па пытанні беларускай дзяржаўнасці ў рэчышчы сучасных рэалій і нацыянальна-дзяржаўнай ідэалогіі. Менавіта ў гэтым кірунку вартаразглядзе пытанне аб самых розных формах папулярнасці гістарычнага досведу.

Вынікам падпісанага пагаднення стануць «круглыя сталы» па праблемах беларускай мінуўшчыны, навукова-папулярныя артыкулы аб адкрыццях апошняга часу, інфармаванне аб малавядомых альбо зусім невядомых старонках «хростамаціных» падзей — пра ўсё гэта можна будзе пачацьца на старонках «Звязды» ўжо сёлета.

Адзін з першых крокаў супрацоўніцтва: рэдакцыя і Інстытут гісторыі ІНАБ правядуць рэспубліканскую навукова-практычную канферэнцыю на тэму «Газета «Звязда» ў грамадска-палітычным і культурным жыцці Беларусі (да 95-годдзя заснавання, 70-годдзя першага падпольнага выхаду «Звязды» ў Вадзілкай Айчынай вайны)». У адным з бліжэйшых нумароў чытаць падрабязную інфармацыю аб гэтым мерапрыемстве.

Т. ВІЧЫК.

СВЯТА... ЛІХТАРЫКАЎ

Студэнты-філолагі і слухачы курсаў замежнай мовы разам з грамадзянамі КНР, якія навукаюцца і выкладаюць у Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы, удзельнічалі ў свяце ліхтарыкаў.

Свята Юаньсянцзэ («Свята ліхтары» з'яўляецца адзначэннем у Кітаі ў пятнаццаты дзень месяца па месячным календары. І яго важная адметнасць — любававанне ліхтарыкамі. Акрамя таго, падчас святкавання ў Гроду гулялі ў традыцыйна кітайскія гульні, разгадвалі загадкі, выконвалі кітайскія народныя песні, а самая юная ўдзельніца Янь, дачка старшага выкладчыка кафедры лінгвістыкі і міжкультурных камунікацый Ван Цінфэна, прачытала вершы.

Цэнтр кітайскай мовы і культуры быў створаны ў «Купалаўскім» універсітэце ў 2007 годзе.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Георгій КАНДРАЦЬЕЎ:

НОВЫ трэнер нацыянальнай зборнай па футболе Георгій Кандрацьеў, які змяніў немца Бернда Штанге, напярэдняй пераходам у сезоне (ён пройдзе 29 лютага ў турэцкай Анталі) паведаміў, што зменіцца ў галоўнай камандзе і які ў яго асноўны галаўны болі, паразважу аб праблемах нацыянальнага чэмпіянату і аб зменлівасці лёсу сталічнага клуба «Партызан», узгадуў свой першы трэнерскі кантракт са «Смаргонню» і расказаў, як з-за журналістаў кінуў курыць.

«МОЖНА ПАСТАВІЦЬ ЗАДАЧУ СТАЦЬ ЧЭМПІЁНАМ СВЕТУ. АЛЕ КІ ВЫКАНАЛЬНА ЯНА?»

— Георгій Пятровіч, Савет Міністраў краіны зацвердзіў праграму развіцця футбола на 2011—2015 гг., дзе нашай нацыянальнай зборнай паставілі задачу выйсці ў фінал чэмпіянату свету-2014. Для гэтага, як вядома, наша каманда павінна абыйсці ў групе або дзейнага чэмпіёна свету Іспанію, або чэмпіёна свету-1998 Францыю, не кажучы пра Грузію і Фінляндыю. Як вы, адзін з галоўных выканаўцаў такой задачы, яе пракаментуеце?

— Асабіста мне такой задачы ніхто не ставіў: ні падчас размовы па кантракце са старэйшай федэрацыі Румасам, ні падчас гутаркі з яго намеснікам Сафар'янам. А хто гэтую праграму ісаў, для мяне застаецца загадкай. Можна паставіць задачу і чэмпіёнам свету стаць, але кі выканальна яна? Магчыма, ісалі людзі, якія не вельмі разбіраюцца ў футболе. Або ўзялі напярэдняю праграму, у якой проста пераставілі лічбы.

— Якія задачы ставіць перад вамі федэрацыя?

— На гэты адбор канкрэтных задач не было. Трэба годна гуляць у кожным матчы, нагульваць склад на наступны адборачны цыкл на чэмпіянат Еўропы. А вось там будзе стаць канкрэтная задача. Магчыма, на Еўра-2016 ў фінальнай частцы будзе гуляць не 16, а 24 каманды. Там можна ставіць задачу на выхад у фінальную частку.

— Галоўны трэнер заўсёды знаходзіцца пад градам крытыкі. Вы да яе гатовы?

— Гатовы. Мяне шмат крытыкавалі, нават калі мы з маладзёжкай занялі трэцяе месца на чэмпіянате Еўропы. Расціне ўзначаліць нацыянальную зборную я прымую абдумана і крытыкі не боюся. У нас, як вядома, ў футболе, палітыцы і сельскай гаспадарцы ўсе разбіраюцца.

«НАС З ПРАКОПАМ НАЗЫВАЛІ ФАРТОВЫМІ. А ГЭТА НЕ ФАРТ, А АДЧУВАННЕ, КУДЫ МЯЧ АДКОЧЫЦЬ»

— Як вы, самы выніковы з савецкіх беларускіх форвардаў, ставіцеся да праблемы з нападчыні ў нацыянальнай камандзе? Ваш напярэдняк Штанге пастаянна на яе скардзіўся...

— Так, вялікая праблема ў нас з нападчыняй. Рэдзіваў і Карніленка адпавядаюць узроўню зборнай, аднак ім ужо па 29 гадоў. А за імі — бездань. Кім гуляць — адзін з асноўных маіх галаўных боляў. Не дай Бог, з хлопцамі нешта здарыцца, будучы ў нас вялікая праблема. Нападаючага складана вырасціць,

ім трэба нарадзіцца, гэта ў крыві павінна быць. Гэта як тарэадоры — імі не становіцца, а нараджаюцца. У нападаючага павінна быць развіта моцнае галывое адчуванне. Ён можа добра гуляць у цэнтры поля, але не забіваць. Тут шмат залежыць ад інтуіцыі...

— Як у Месі?

— Месі — гэта індывідуум, такіх больш няма, пра яго лепш не будзем гаварыць. А вось цэнтральныя нападаючыя павінны мець галывое адчуванне. Як, скажам, у Марка ван Бастэна (гэта адзін з маіх любімых гульцоў) ці немцаў Хорса Хрубеша, Клауса Фішэра. Яны адчуваюць, у якое месца трэба прыбегчы, і туды ляццяць мяч.

— Есць упэўненасць, што ў вас таксама было гэтае адчуванне?

— Было, бо хто мяне вучыў? Я нарадзіўся ў вёсцы і да 15 гадоў увогуле не трэніраваўся. Гэта было ў крыві. Магчыма, мы дрэнна шукаем у дзіцячым узросце. Навучыць нападаючага правільна гуляць у штрафнай вельмі складана. Ён можа правільна бегчы, але часам трэба прыняць нейкае нестандартнае рашэнне, не ў тое месца бегчы. Вучаць набягаць увесь час на блізкаму, а часам трэба і на далёкую «кропку». У мяне гэтае адчуванне было. Я ўгадаў, куды зрыкаюцца мяч пасля барацьбы. І ў Сашы Пракленкі галывое адчуванне было. Ён часта становіўся за мной, штурхаў мяне ў кучу, і мяч пачаў рыкашаць увесь час мяму даставаўся. Усе казалі: «Пракоп, у цябе там магчыты ў нагах стаць і мяч прыцягваюць. Ты фартовы». Гэтак жа на мяне казалі — фартовы. Гэта не фарт, гэта прадчуванне, куды мяч адкочыцца.

— У вашым дзяцінстве ні мячоў не было, ні экіпіроўкі, затое якая цікавасць была да футбола — людзі з іншых гарадоў тысячамі ехалі на матчы! Зараз наадварот — на полі гуляюць прафесіяналы, а людзям некава: матчы нацыянальнага першынства праходзяць з некалькімі сотнямі бальшычкаў, а часам з падтрымкай сяброў і сваякоў саміх футбалістаў...

— Так, «Дынама» ў свой час збірала 50 тысяч заўзятараў. Але і БАТЭ, калі гуляў у еўракубках, таксама збірае поўны стадыён. У той час было толькі «Дынама-Мінск» і каманды з другой саюзнай лігі. Праўда, і на другую лігу хадзілі і ў Гомелі, і ў Гродне, і ў Брэсце — па 8-10 тысяч. Але тады не было інтэрнэту, іншых забаў. Футбол быў і забава, і адпачынкам, людзі з задавальненнем ішлі на стадыён. З усёй краіны ехалі на «Дынама». Зараз у нас шмат камандаў, свой чэмпіянат, не такі цікавы. Але не думаю, што ў Беларусі сталі менш любіць футбол.

— Тое, што «Партызан» не будзе ў вышэйшай лізе — добра ці дрэнна для чэмпіянату?

— Я ў справы клуба не ўнікаю, але мяркую, што і кірунцтва каманды вінаватае, і магчыма, нашы футбольныя ўлады... Але як дапа-

зарабіў і сабе на старасць, і дзецям, а цяпер хоча развіваць футбол. І будзе выдатную базу для клуба — інтэрнат, палі, стадыён... Яшчэ адзін расійскі прыклад — «Анжы».

«ВЫКЛІЧУ СТАСЕВІЧА І БРЭСАНА»

— 29 лютага наша каманда згуляе першы ў сезоне таварыскі матч супраць Малдовы. Насколі зменіцца каманда Кандрацьева ў параўнанні з камандай Штанге?

— У нас не так шмат людзей, каб казаць пра грунтоўныя перамены. Вядома, будзем выклікаць новых людзей, даваць ім шанец, не забываючы і тых, хто гуляў.

— Аляксандру Глебу ёсць месца ў гэтай камандзе?

— Пакуль няма, бо ён не знай-

хлопчы годна выглядалі і перамаглі. Напярэдняй чэмпіянату чэхі былі ў рэзынгі першай каманды. А на нас, дарчы, ніхто не ставіў. Нам адзначана адводзілі восьмае месца ўсе букмекерскія канторы...

— Магчыма, у камандзе з'явіцца хтосьці, каго Штанге ігнараваў?

— Складана пакуль казаць, хто будзе добра выглядаць. На гэты борт хутчэй за ўсё выкліку Ігра Стасевіча з мінскага «Дынама». Калі прыйдзе адказ, што Брэсану можна гуляць у бліжэйшых матчы, то выклічам і яго.

— Пасля чэмпіянату Еўропы вас зноў пачалі называць шчасліўчак...

— Ніякі называюць і далей усё так ідзе. Я буду толькі рад. У футболе, у спорце без фарту — нікуды. Мяч можа трапіць у перакладзіну і за лінію, а можа — у вароты. Як у матчы «Рэал» — «Барселона»: б'е О'Зіл з «Рэала» — мяч трапляе ў перакладзіну і вылятае. Б'е «Барселона»: мяч ад перакладзіны ў вароты залятае. Так што без фарту ніяк... А хлопцы з маймі маладзёжкамі — вліякі малаціы. Не валодаючы асаблівамі дадзенымі ў футболе, яны дасягнулі такога поспеху для Беларусі. Маральны дух у камандзе быў вельмі моцны. Ну і майстэрства, значыць, было — без яго перамагчы немагчыма. Самі галы ў вароты не залятаюць.

«ПЕРШЫ КАНТРАКТ У «СМАРГОНЬ» БЫЎ НА 200 ДОЛАРАЎ»

— Георгій Пятровіч, ндаўна вы адпачывалі ў Гродзенскай вобласці. Чаму беларускі санаторый? У футбалістаў зараз модна ездзіць, напрыклад, у Дубай...

— Ды я ў санаторыях быў усю год два разы. Не люблю далёка і надоўга з дому адлучацца. Калі шыра, то некалькі гадоў таму я і не мог сабе дазволіць адлучацца за мяжой. Думаеце, я вліякі грошы зарабляў? Працаваў галоўным трэнерам у «Смаргоні», першы кантракт у мяне быў на 200 долараў... Зараз магуча сабе гэта дазволіць, але ўжо і не хочацца.

— Раскажце пра вашу сям'ю.

— Гэта жонка, дачка і ўнучка Ева. Яшчэ два сабакі і кошка. З хатняй пазнаёміўся ў 82-м. Сябар прывёў яе на футбол, мы з «Шахцёрам» гулялі, пасля паехаў на Мінскае мора, у «Юнацтва», там была ядрэная дыскатэка... А праз два гады мы пажаніліся. Дачка зарабляе асобна. Еве ў снежны споўніцца два гады, яна пачала размаўляць, вельмі цікавы ўзрост. Часта гасюць у нас. Не магу сказаць, што я надзвычай хатні, і ў сабрамі люблю сустрацца, пасядзець. Але сям'я, безумоўна, на першым месцы.

— Курчы кінупі канчаткова?

— У лістападзе кінупі і амаль тры месяцы трымаюся. Я даўно хацеў кінупі, ды і ўрачы мне раіць. Аднойчы два месяцы не курыў, але калі Юра Курнінен памёр, зноў пачаў. А ў лістападзе захварэў і дзесяць дзён не курыў. І тут прас-канферэнцыя. Журналісты пытаюць: не збіраецеся кінупі курыць? Я думаю: спрыяльны момант, скажу, што ўжо кінупі. А раз скажаў, трэба слова трымаць.

Гутарыла Алена АЎЧЫННІКАВА.

«БЕЗ ФАРТУ У ФУТБОЛЕ НІЯК»

магчы, калі гэты праект нікому не цікавы? З кожным годам у нас у футболе становіцца усё складаней і складаней. На мой погляд, як бы дзяржава ні падтрымлівала, калі прыватнікі не будуць укладваць грошы, у футбола няма будучыні. Якія ў нас самыя моцныя ў фінансавым плане каманды? БАТЭ і мінскае «Дынама», дзе прыватны гаспадар. Расія таксама ідзе па гэтым шляху. «Краснадар» — адзін з наймацвейшых клубоў, бо яго ўладальнік Сяргей Галіцкі — вельмі нябедны чалавек. Ён у свой час сказаў, што

шопу клуб. Знойдзе — будзе выклікаць і ў зборную. Раскідвацца такімі людзьмі, як Сава, якія на раджаюцца раз у раз дзесяцігоддзі, нельга.

— Магчыма, у камандзе з'явіцца хтосьці, каго Штанге ігнараваў?

— Складана пакуль казаць, хто будзе добра выглядаць. На гэты борт хутчэй за ўсё выкліку Ігра Стасевіча з мінскага «Дынама». Калі прыйдзе адказ, што Брэсану можна гуляць у бліжэйшых матчы, то выклічам і яго.

— Пасля чэмпіянату Еўропы вас зноў пачалі называць шчасліўчак...

— Ніякі называюць і далей усё так ідзе. Я буду толькі рад. У футболе, у спорце без фарту — нікуды. Мяч можа трапіць у перакладзіну і за лінію, а можа — у вароты. Як у матчы «Рэал» — «Барселона»: б'е О'Зіл з «Рэала» — мяч трапляе ў перакладзіну і вылятае. Б'е «Барселона»: мяч ад перакладзіны ў вароты залятае. Так што без фарту ніяк... А хлопцы з маймі маладзёжкамі — вліякі малаціы. Не валодаючы асаблівамі дадзенымі ў футболе, яны дасягнулі такога поспеху для Беларусі. Маральны дух у камандзе быў вельмі моцны. Ну і майстэрства, значыць, было — без яго перамагчы немагчыма. Самі галы ў вароты не залятаюць.

«ПЕРШЫ КАНТРАКТ У «СМАРГОНЬ» БЫЎ НА 200 ДОЛАРАЎ»

— Георгій Пятровіч, ндаўна вы адпачывалі ў Гродзенскай вобласці. Чаму беларускі санаторый? У футбалістаў зараз модна ездзіць, напрыклад, у Дубай...

— Ды я ў санаторыях быў усю год два разы. Не люблю далёка і надоўга з дому адлучацца. Калі шыра, то некалькі гадоў таму я і не мог сабе дазволіць адлучацца за мяжой. Думаеце, я вліякі грошы зарабляў? Працаваў галоўным трэнерам у «Смаргоні», першы кантракт у мяне быў на 200 долараў... Зараз магуча сабе гэта дазволіць, але ўжо і не хочацца.

— Раскажце пра вашу сям'ю.

— Гэта жонка, дачка і ўнучка Ева. Яшчэ два сабакі і кошка. З хатняй пазнаёміўся ў 82-м. Сябар прывёў яе на футбол, мы з «Шахцёрам» гулялі, пасля паехаў на Мінскае мора, у «Юнацтва», там была ядрэная дыскатэка... А праз два гады мы пажаніліся. Дачка зарабляе асобна. Еве ў снежны споўніцца два гады, яна пачала размаўляць, вельмі цікавы ўзрост. Часта гасюць у нас. Не магу сказаць, што я надзвычай хатні, і ў сабрамі люблю сустрацца, пасядзець. Але сям'я, безумоўна, на першым месцы.

— Курчы кінупі канчаткова?

— У лістападзе кінупі і амаль тры месяцы трымаюся. Я даўно хацеў кінупі, ды і ўрачы мне раіць. Аднойчы два месяцы не курыў, але калі Юра Курнінен памёр, зноў пачаў. А ў лістападзе захварэў і дзесяць дзён не курыў. І тут прас-канферэнцыя. Журналісты пытаюць: не збіраецеся кінупі курыць? Я думаю: спрыяльны момант, скажу, што ўжо кінупі. А раз скажаў, трэба слова трымаць.

Гутарыла Алена АЎЧЫННІКАВА.

ЗДАРОЎЕ — ДА ЛЯМПАЧКІ. ЭНЕРГАЗБЕРАГАЛЬНАЙ

Праз 8 гадоў 5 млн энергазберагальных лампаў адслужачь свой тэрмін, а гэта — сотні смяротных доз ртуті

А вы куды падзелі энергазберагальную альбо люмінесцэнтную лампу, калі яна выйшла са строю? А разбіты ртутны тэрмометр? Акумулятар? Батарэяў? Ці ўсе ведаюць, што выкідаць гэтыя рэчы ў смецішніцу нельга, што ўсе яны павінны праісці абшчходжанне, інакш праз некаторы час заставацца здаровым на гэтай зямлі стане немагчыма? І зрашты, ад кожнага з нас, а потым — ад грамадства ў цэлым, і нарэшце — ад дзяржавы, залежыць, наколькі чыстымі і здаровымі будзець у Беларусі паветра і глеба.

Цэнтр экалагічных рашэнняў (Мінск) арганізаваў «Круглы стол», прысвечаны тэме збору ад насельніцтва і ўтылізацыі ртутных лампаў. Абмеркаванне такой вузкай праблемы паказала, наколькі шырока яна можа паўплываць на нашу будучыню.

Яшчэ ў школе мы вучылі, што ртуть — вадкі метал, пары якога вельмі ядавітыя. Па ступені ўздзеяння на здароўе чалавека яна залічваецца да 1 класа — «надзвычай небяспечнае рэчыва». Значныя наступствы для здароўя выклікаюць як яе вялікія дозы, так і малыя — за кошт назапашвання. Атручванне парамі ртуті разбурае нервовую сістэму, выклікае псіхічныя захворванні, спелату, параліч, сутаргі і паруха абменныя працэсы ў арганізме.

Нягледзячы на гэта, да сёння ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі, актыўна выкарыстоўваюцца прыборы, якія змяшчаюць ртуть. Калі ў савецкай часі асноўную долю іх займалі вымяральныя, то зараз гэта — лампы: люмінесцэнтныя, энергазберагальныя, металагалёгенныя, натрыевыя, бактэрыцідныя, неонавыя, ртутна-ксіэнавыя, спектральныя і эрытэмныя.

У адной энергазберагальнай лампе змяшчаецца, як правіла, каля 5 мг ртуті, у люмінесцэнтнай — ад 30 да 100, у расійскіх ртутных лампах высокага ціску, якія шырока выкарыстоўваюцца на вытворчасці, — да 600 мг. Смяротная з'яўляецца доза ртуті ад 150 мг. Таму кожны чалавек павінен ведаць, наколькі важна захаваць такую лампу, які любы прыбор, які змяшчае ртуть, непаходжана, у тым ліку і пасля таго, як лампа або прыбор выйшлі са строю.

У 2009 годзе толькі ў арганізацыях Беларусі было зарэгістравана каля 3 млн адпрацаваных ртутных і люмінесцэнтных лампаў, — расказала загадчыца сектара ацэнкі экалагічных рызык Беларускага навукова-даследчага цэнтру «Экалогія» Ніна КУЛЬБЕДА. — Колькасць спісаных люмінесцэнтных трубак за пяць гадоў павялічылася ў 5 разоў. Але гэтыя лічбы датычацца толькі прадпрыемстваў краіны. Улік і збор адпрацаваных энергазберагальных і люмінесцэнтных лампаў ад насельніцтва адсутнічае.

Адпрацаваныя «казённыя» лампы адпраўляюцца на нарыхтоўчыя пункты «Белкопермета», дзе яны часова захоўваюцца. У Беларусі чатыры прадпрыемствы перапрацоўваюць ртутныя лампы: Гродзенскае і Светлагорскае «Хімівалакне» і дзве арганізацыі ў Мінску — «Поступі» і «Экалогія-121». Праектныя магнўтасіяў пакуль хапае, каб абшчходзіць усё лампы, якія штогод перагараюць у беларускіх арганізацыях. Аднак бытавыя энергазберагальныя лампы прымаюць толькі ў Светлагорскім «Хімівалакне» і «Экалогія-121». Прычым тэхналогія, якая там выкарыстоўваецца, дазваляе абшчходжваць ужо разабраныя лампы, якія не маюць пластыкавай і металічнай частак.

Пра тое, наколькі важна ўжо сёння наладзіць улік і абшчходжанне бытавых лампаў, гавораць наступныя лічбы. У 2010 годзе ў Беларусі, згодна са звесткамі Мінлага камітэта, было ўвезена каля 5 млн штук энергазберагальных лампаў. У 2020 годзе ў гэтых 5 млн лампаў скончыцца тэрмін службы, аднак сёння у краіне няма ні магнўтасіяў, ні тэхналогіі, якія дазвалялі б абшчходзіць такую колькасць шкідных для нашага здароўя адходаў. Акрамя таго, на саміх лампах, які правіла, адсутнічае адпаведная маркіроўка і інфармацыя пра колькасць небяспечнага рэчыва, умовы эксплуатацыі і ўтылізацыі.

Палепшчыць сітуацыю з абшчходжаннем адпрацаваных люмінесцэнтных і энергазберагальных лампаў у Беларусі магчыма, толькі калі вырашыць комплекс праблем, — лічыць Ніна Кульбеда. — Па-першае, трэба наладзіць сістэму збору такіх лампаў ад насельніцтва, кантроль маркіроўкі, па-другое, арганізаваць іх бяспечнае часовае захоўванне і транспарціроўку ў самае галоўнае — абшчходжванне. Яшчэ адно выйсце — арыентаваць насельніцтва на выкарыстанне дыёдных крыніц святла.

Наладжванне сістэмы збору і абшчходжвання энергазберагальных лампаў ад насельніцтва патрабуець сродкаў. Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя ўскладае вялікія надзеі на тое, што прынцып падрыхаванай адкаснасці вытворцаў і імпарцёраў, паўплываюць на праектаў і імпарцёраў, будзе распаўсюджвацца і на прыборы з ртутцю. Гэта значыць, што вытворцы і імпарцёры энергазберагальных і люмінесцэнтных лампаў будучы абавязаны пералічваць грошы на рахунак спецыяльнага фонду, з якога будзе фінансавана сістэма збору і абшчходжвання такіх лампаў пасля заканчэння тэрміну іх эксплуатацыі.

— Мы спадзяёмся, што ўвядзенне гэтага ўказа дазволіць атрымаць неабходны фінансавы механізм, — патлумачыла намеснік начальніка Упраўлення абшчходжання з адходамі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь Вольга САЗОНАВА.

Пакуль указ не прыняты і яго дзеянне не забяспечана адпаведнымі нарматыўнымі актамі, застаецца спадзявацца на тое, што кожны жыхар Беларусі адказна паставіцца да свайго здароўя і здароўя сваіх дзяцей і не выкіне адпрацаваную лампачку, якая змяшчае ртуть, на вуліцу альбо ў смецішніцу. Калі адразу адвезці такую лампу ў адпаведную арганізацыю немагчыма, то спецыялісты рацяць загарнуць яе ў пластыкавы пакет і з усёй асцярожнасцю захоўваць да таго часу, калі правільная ўтылізацыя не стане больш зручнай.

— Акрамя пунктаў збору і часовага захоўвання ртутных лампаў ва ўсіх абласных філіялах «Белкопермета», па даручэнні прэм'ер-міністра летась у абласцях былі арганізаваны адпаведныя пункты збору на базе арганізацыйна-міністэрства ЖКГ, — запавіла галоўны інжынер Упраўлення металургіі і станкабудавання Рэспублікі Беларусь прамысловасці Міністэрства прамысловасці Рэспублікі Беларусь Аксана ВАСКАБОВІЧ. — Міністэрства прамысловасці і Дзяржстандартам быў распрацаваны стандарт кантэйнера для адходаў, якія змяшчаюць ртуть, — герметычная стальная скрыня з ручкамі і замком. Такія кантэйнеры можа выпускаць завод «Тэхнапрыбор».

Прадпрыемства «Белкопермета» разам з ломам каларовых металаў бясплатна прымае адпрацаваныя медыцынскія тэрмометры з непаходжанай ртутнай сістэмай і бытавыя энергазберагальныя лампы ў пунктах прыёму, якія ёсць ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі і яшчэ ў 5 гарадах: Орша, Баранавічы, Пінск, Маладзёчна, Бабырускі, — дадаў намеснік дырэктара «Белкопермета» Дзмітрый ЦЮШКО. — Жыхары Мінска могуць прывезці адпрацаваныя ртутныя лампы ў паслэк Гатава Мінскага раёна, дзе неспарядна знаходзіцца наш галоўны офіс, усе арганізацыйныя пытанні можна высветліць па тэлефоне: (0172) 503 37 83, (0172) 503 37 80.

Аднак гэта датычыцца толькі часовага захоўвання люмінесцэнтных і энергазберагальных лампаў, якія выйшлі з ужитку ў насельніцтва. Аднак ужо сёлета павінна з'явіцца і новая магчымасць іх эфектыўнага абшчходжвання, паабсаліва прадстаўніц Мінпрама. Брэсці электралітарны завод яшчэ да падпісання ўказа «Па некаторых пытаннях абшчходжання з адходамі спажывання» распрацаваў праект па стварэнні ў два этапы цэха па ўтылізацыі лампаў, якія змяшчаюць ртуть. 20 лютага першы этап ужо будзе ўведзены ў эксплуатацыю, ён прадуладжвае абшчходжванне і першапачу перапрацоўку такіх лампаў. У аснову палікладзены перадавыя расійскія вопыт. Другі этап мае на ўвазе закупку і мантаж абсталявання шведскай кампаніі «MRT System AB», якое забяспечыць паўторнае выкарыстанне прадуктаў першаснай перапрацоўкі лампаў. Кошт гэтага этапу — 1,7 млн еўра.

ДЭПАРТАМЕНТ
ПА КАШТОВНЫХ ПАПЕРАХ
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь
ЗАВЕРАНА
«03» лютага 2012 г.
Гальперын А.Л.



белагпропромбанк
традиции будущего

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций

открытого акционерного общества «Белагпропромбанк» для юридических лиц сто одиннадцатого, сто двенадцатого, сто тринадцатого выпусков

1. Наименование эмитента:

а) полное наименование:
на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства «Белагпропромбанк»; на русском языке – открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» (далее – Банк);
б) сокращенное наименование:
на белорусском языке – ААТ «Белагпропромбанк»; на русском языке – ОАО «Белагпропромбанк».

2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Телефон: (017) 229 63 26, факс (017) 229 64 43
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by
УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, и сроки их публикации

Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках Банка ежегодно публикуются в газете «Звязда» и «Рэспубліка» не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года.

Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года и отчет о прибыли и убытках за 2010 год опубликованы Банком 30.03.2011 в газете «Звязда» и 31.03.2011 в газете «Рэспубліка».

4. Размер уставного фонда Банка

Уставный фонд Банка составляет 6 603 635 046 000 (Шесть триллионов шестьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) белорусских рублей.

5. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085, срок действия лицензии до 18.07.2012.

6. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего

Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный № 20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол № 1) (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в Национальном банке Республики Беларусь 30.12.2011).

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто одиннадцатого, сто двенадцатого, сто тринадцатого выпусков

7.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решения о выпуске облигаций сто одиннадцатого, сто двенадцатого, сто тринадцатого выпусков для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждены Наблюдательным советом Банка 18.01.2012, протокол № 1.

7.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Выпуски облигаций осуществляются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01.01.2012 нормативный капитал Банка составляет 7 624 815,2 млн. бел. рублей.

7.3. Выпуски облигаций согласованы Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.01.2012 № 28)

7.4. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, от размещения облигаций

Выпуски облигаций осуществляются в целях привлечения денежных средств юридических лиц.

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование реального сектора экономики.

7.5. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций:

№ выпуска	111	112	113
Валюта займа	Белорусский рубль	Доллар США	Белорусский рубль
Форма выпуска и вид облигаций	Бездокументарные, именные, процентные, неконвертируемые		
Объем эмиссии	100 млрд.	10 млн.	100 млрд.
Количество облигаций (шт.)	100 000	10 000	100 000
Серия, номера облигаций	ОБ111 000001 - 100000	ОД112 000001 - 010000	ОБ113 000001 - 100000
Номинальная стоимость	1 000 000	1 000	1 000 000

7.6. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто одиннадцатого выпуска

7.6.1. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 16.02.2012, дата окончания периода размещения облигаций – 15.07.2012.

7.6.2. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций сто одиннадцатого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто одиннадцатого выпуска.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства в безналичном порядке с текущих (расчетных) счетов на счет Банка, указанный в договоре.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = Hn + Dn,$$

где:
C – текущая стоимость облигации;
Hn – номинальная стоимость облигации;
Dn – накопленный процентный доход.
В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода, рассчитываемую по следующей формуле:

$$Dn = \frac{Hn \times Pd1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + Hn \times Pd2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + \dots + Hn \times Pdn \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right)}{100}$$

где:
Dn – накопленный процентный доход;
Hn – номинальная стоимость облигации;
Pd1, Pd2, ... Pdn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 7 (Семь) процентных пунктов, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;
T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

7.6.3. Срок и порядок обращения облигаций

Обращение облигаций сто одиннадцатого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – 182 календарных дня с 16.02.2012 по 16.08.2012. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за два рабочих дня:
- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты погашения облигаций.

7.6.4. Дата начала погашения облигаций – 16.08.2012.

7.6.5. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 2 месяца за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций на дату, предшествующую двум рабочим дням даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период первичного размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в белорусских рублях на дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	
1	17.02.2012	16.04.2012	60	12.04.2012
2	17.04.2012	16.06.2012	61	14.06.2012
3	17.06.2012	16.08.2012	61	14.08.2012
ИТОГО:	x	x	182	x

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящей Краткой информации понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно. Дата размещения облигаций (16.02.2012) и дата выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

Процентный доход по процентным облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящей Краткой информацией, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 7 (Семь) процентных пунктов.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Dn = \frac{Hn \times Pd1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + Hn \times Pd2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + \dots + Hn \times Pdn \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right)}{100}$$

где:
Dn – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;
Hn – номинальная стоимость облигации;
Pd1, Pd2, ... Pdn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 7 (Семь) процентных пунктов, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;
T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.
Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода.

7.6.6. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении облигаций сто одиннадцатого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения:

- неразмещенных в полном объеме эмиссии на момент принятия соответствующего решения;
- неразмещенных не в полном объеме эмиссии (оставшейся части неразмещенных облигаций) на момент принятия соответствующего решения;
- приобретенных Банком в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке, указанном в пункте 7.6.9 настоящей Краткой информации;
- приобретенных Банком не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке, указанном в пункте 7.6.9 настоящей Краткой информации.

7.6.7. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 16.08.2012 на основании реестра владельцев облигаций. В случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигации владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период начисления.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 00, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигации (выплаты владельцу облигации) денежных средств, необходимых для погашения. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан представить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

7.6.8. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую двум рабочим дням даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 7.6.4 настоящей Краткой информации (по состоянию на 14.08.2012).

7.6.9. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца 16 (шестнадцатого) и 28 (двадцать восьмого) числа каждого месяца. В случае если дата приобретения облигаций выпадает на нерабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в объеме и порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигации и Банком, и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи, по текущей стоимости на дату приобретения.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:
- не позднее четырех рабочих дней до предполагаемой даты продажи предоставить в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);
- согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящей Краткой информации;
- юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;
- на внебиржевом рынке:
- обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;
- при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- на биржевом рынке:

не позднее дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении облигаций – приобретение Банком облигаций не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

7.6.10 Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета выпуска облигаций Банк в месячный срок с момента принятия такого решения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь возвращает владельцу облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке процентного дохода, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 7 (Семь) процентных пунктов за текущий период начисления дохода, в котором принято решение о запрете выпуска облигаций.

7.7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто двенадцатого выпуска

7.7.1. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 16.02.2012, дата окончания периода размещения облигаций – 15.07.2012.

7.7.2. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций сто двенадцатого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто двенадцатого выпуска.

Первичное размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства в безналичном порядке с текущих (расчетных) счетов на счет Банка, указанный в договоре.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = Hn + Dn,$$

где:
C – текущая стоимость облигации;
Hn – номинальная стоимость облигации;
Dn – накопленный процентный доход.

Расчет текущей стоимости и суммы процентного дохода по облигациям производится с округлением до двух знаков после запятой. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода, рассчитываемую по следующей формуле:

$$Dn = \frac{Hn \times Pd}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right),$$

где:
Dn – накопленный процентный доход;
Hn – номинальная стоимость облигации;
Pd – ставка дохода (7,5 % годовых);
T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году).

7.7.3. Срок и порядок обращения облигаций

Обращение облигаций сто двенадцатого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – 182 календарных дня с 16.02.2012 по 16.08.2012. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за два рабочих дня: - до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций; - до даты погашения облигаций.

7.7.4. Дата начала погашения облигаций – 16.08.2012.

7.7.5. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 3 месяца за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций на дату, предшествующую двум рабочим дням дате выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период первичного размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в долларах США на дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата
Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	17.02.2012	16.05.2012	90	14.05.2012
2	17.05.2012	16.08.2012	92	14.08.2012
ИТОГО:	x	x	182	x

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящей Краткой информации понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дате его выплаты включительно. Дата размещения облигаций (16.02.2012) и дата выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

Процентный доход по процентным облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дате выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящей Краткой информацией, по процентной ставке равной 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D = \frac{Hn \times Pn}{100} \times \left(\frac{T365 + T366}{365} \right)$$

где: D – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Hn – номинальная стоимость облигации; Pn – ставка дохода (7,5% годовых); T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году).

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода.

7.7.6. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении облигаций сто двенадцатого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения:

- размещенных в полном объеме эмиссии на момент принятия соответствующего решения;
- размещенных не в полном объеме эмиссии (оставшейся части размещенных облигаций) на момент принятия соответствующего решения;
- приобретенных Банком в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке, указанном в пункте 7.7.9 настоящей Краткой информации;
- приобретенных Банком не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке, указанном в пункте 7.7.9 настоящей Краткой информации.

7.7.7. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 16.08.2012 на основании реестра владельцев облигаций. В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигации владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период начисления.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 00, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигации (выплаты владельцу облигации) денежных средств, необходимых для погашения. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан представить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

7.7.8. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую двум рабочим дням дате начала погашения облигаций, указанной в пункте 7.7.4 настоящей Краткой информации (по состоянию на 14.08.2012).

7.7.9. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца 16.05.2012. Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в объеме и порядке, определенных соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигации и Банком.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен: - не позднее четырех рабочих дней до предполагаемой даты продажи предоставить в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
 - наименование ценной бумаги;
 - количество облигаций, предложенных для продажи;
 - банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);
 - согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящей Краткой информации;
 - юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;
 - подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;
 - обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;
 - при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
- В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении облигаций – приобретение Банком облигаций не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять в вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

7.7.10. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета выпуска облигаций Банк в месячный срок с момента принятия такого решения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь возвращает владельцу облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке процентного дохода, равной 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых за текущий период начисления дохода, в котором принято решение о запрете выпуска облигаций.

7.8. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто тринадцатого выпуска

7.8.1. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения облигаций – 16.02.2012, дата окончания периода размещения облигаций – 15.10.2012.

7.8.2. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций сто тринадцатого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто тринадцатого выпуска.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства в безналичном порядке с текущих (расчетных) счетов на счет Банка, указанный в договоре.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = Hn + Dn,$$

где: C – текущая стоимость облигации; Hn – номинальная стоимость облигации; Dn – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода, рассчитываемую по следующей формуле:

$$Dn = \frac{Hn \times Pd1 \times \left(\frac{T365 + T366}{365} \right) + Hn \times Pd2 \times \left(\frac{T365 + T366}{365} \right) + \dots + Hn \times Pdn \times \left(\frac{T365 + T366}{365} \right)}{100}$$

где: Dn – накопленный процентный доход;

Hn – номинальная стоимость облигации; Pd1, Pd2, ... Pdn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 8 (Восемь) процентных пунктов, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной; T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

7.8.3. Срок и порядок обращения облигаций
Обращение облигаций сто тринадцатого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – 274 календарных дня с 16.02.2012 по 16.11.2012. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за два рабочих дня: - до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций; - до даты погашения облигаций.

7.8.4. Дата начала погашения облигаций – 16.11.2012.

7.8.5. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 3 месяца за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций на дату, предшествующую двум рабочим дням дате выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период первичного размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в белорусских рублях в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата
Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	17.02.2012	16.05.2012	90	14.05.2012
2	17.05.2012	16.08.2012	92	14.08.2012
3	17.08.2012	16.11.2012	92	14.11.2012
ИТОГО:	x	x	274	x

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящей Краткой информации понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дате его выплаты включительно. Дата размещения облигаций (16.02.2012) и дата выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

Процентный доход по процентным облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дате выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящей Краткой информацией, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 8 (Восемь) процентных пунктов.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Dn = \frac{Hn \times Pd1 \times \left(\frac{T365 + T366}{365} \right) + Hn \times Pd2 \times \left(\frac{T365 + T366}{365} \right) + \dots + Hn \times Pdn \times \left(\frac{T365 + T366}{365} \right)}{100}$$

где: Dn – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Hn – номинальная стоимость облигации; Pd1, Pd2, ... Pdn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 8 (Восемь) процентных пунктов, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной; T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода.

7.8.6. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении облигаций сто тринадцатого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения:

- размещенных в полном объеме эмиссии на момент принятия соответствующего решения;
- размещенных не в полном объеме эмиссии (оставшейся части размещенных облигаций) на момент принятия соответствующего решения;
- приобретенных Банком в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке, указанном в пункте 7.8.9 настоящей Краткой информации;
- приобретенных Банком не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке, указанном в пункте 7.8.9 настоящей Краткой информации.

7.8.7. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 16.11.2012 на основании реестра владельцев облигаций. В случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 00, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигации (выплаты владельцу облигации) денежных средств, необходимых для погашения. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан представить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

При погашении облигации владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период начисления.

7.8.8. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую двум рабочим дням дате начала погашения облигаций, указанной в пункте 7.8.4 настоящей Краткой информации (по состоянию на 14.11.2012).

7.8.9. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца в объеме по договоренности сторон и в срок не ранее 30 (тридцати) дней после даты размещения или даты перепродажи на вторичном рынке.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в объеме и порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигации и Банком, и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи, по текущей стоимости на дату приобретения.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен: - не позднее четырех рабочих дней до предполагаемой даты продажи предоставить в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);
- согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящей Краткой информации;
- юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;
- на внебиржевом рынке: обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;
- при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- на биржевом рынке: не позднее дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении облигаций – приобретение Банком облигаций не осуществляется.

Банк имеет право на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

7.8.10. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета выпуска облигаций Банк в месячный срок с момента принятия такого решения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь возвращает владельцу облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке процентного дохода, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 8 (Восемь) процентных пунктов за текущий период начисления дохода, в котором принято решение о запрете выпуска облигаций.

8. Порядок и условия осуществления Банком выплат в случае отсутствия (наличия недостоверной) информации

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате (при выплате процентного дохода, погашении), выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка до непосредственного обращения владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При обращении владельцы облигаций представляют в Банк письменные заявления с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием факсимильной связи с последующим обязательным представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится не позднее 1 (Одного) рабочего дня после представления Депозитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.

9. Дата и номер государственной регистрации облигаций (заполняется Департаментом по ценным бумагам)

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 3 февраля 2012 года.

Регистрационный номер:
Сто одиннадцатого выпуска: 5-200-02-1364;
Сто двенадцатого выпуска: 5-200-02-1365;
Сто тринадцатого выпуска: 5-200-02-1366.

10. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций)

С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно ознакомиться в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Адреса филиалов Банка и телефоны, по которым можно получить справку о продаже облигаций:

- г. Брест, ул. Воровского, 11, тел.: (8-0162) 27-06-61, 27-06-01,
- г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел.: (8-0212) 35-00-21, 37-23-14,
- г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел.: (8-0232) 79-26-89, 79-27-46,
- г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел. (8-0152) 52-25-87,
- г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел. (8-0222) 29-37-50,
- г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел. (8-017) 209-77-91,
- г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел. (8-017) 229-65-35,
- г. Минск, пр-т Жукюва, 3, тел. (8-017) 218-57-11.

Заместитель Председателя Правления ОАО «Белгазпромбанк»

С.П. Чугай

Главный бухгалтер ОАО «Белгазпромбанк»

М.А. Шаповалова

Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00–20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (fife), velcom, МТС) – по тарифам операторов связи. Консультативы оказываются бесплатно.

www.belapb.by

НА СВАЕ ВОЧЫ

ВЯЛІКІ «ФАРМАТ»

Вязныя практычныя заняткі для слухачоў курсаў павышэння кваліфікацыі ў Інстытуце дзяржслужбы — старшыня Саветаў дэпутатаў пярвічнага ўзроўню — заўсёды больш, чым проста заняткі. З аднаго боку, гэта цудоўная магчымасць пашырыць свой круггляд, пабыць там, дзе яшчэ не даводзілася, пазнаёміцца з новымі мясцінамі і новымі людзьмі. З другога — узбагаціцца карысным досведам калег па ўсіх кірунках — ад працы з насельніцтвам да вырашэння праблем добраўпарадкавання тэрыторый.

ПАСЛЯ ВЫСТУПЛЕННЯ «МС»

Перадолець «прававыя калізіі»

У «Мясцовым самакіраванні» (№ 34 за 28 снежня 2011 г.) быў змешчаны артыкул «Можна ці нельга?» Яго аўтар Святлана Яскевіч паглядзела «знутры» на працу невялікага ясковага КУПа «Пышчаўскае» і расказала на старонках газеты пра яго праблемы. У прыватнасці, пра немагчымасць перадаць ва ўласнасць КУПа будынак былой школы 3-за супярэчнасцяў у заканадаўстве. Артыкул быў адпраўлены на разгляд у Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт. Днямі рэдакцыя атрымала адказ.

«...У Брэсцкім аблвыканкаме разгледжаны артыкул С. Яскевіч «Можна ці нельга?».

Паведамляем, што рашэннем Іванаўскага раённага выканаўчага камітэта (27.01.2009 года № 643 «Аб бязвыплатнай перадачы з балансу Пышчаўскага сельвыканкама будынка школы ў в. Умпірава») КУПу «Пышчаўскае» перададзены бязвыплатна два аб'екты нерухомасці з пабудовамі (будынак школы, два свірны, прыбяральня і будынак майстэрні), якія раней знаходзіліся ў камунальнай уласнасці Іванаўскага раёна і аператыўнай падпарадкаванасці Пышчаўскаму сельвыканкаму. Аднак да цяперашняга часу КУП «Пышчаўскае» не забяспечыў у вызначаным парадку дзяржаўную рэгістрацыю названай маёмасці.

Указаны ў артыкуле будынак школы зарэгістраваны ў камунальнай уласнасці Іванаўскага раёна. Разам з тым, пэўнамоцны ўласнік маёмасці гэтага КУПа выконвае Пышчаўскага сельвыканкам, што стварае шэраг прававых калізіі.

Для вырашэння сітуацыі прадугледжваецца перадача КУПу «Пышчаўскае» ў раённы камунальны ўласнасць. Цяпер зацякаўлены бакі ў вызначаным парадку праводзяць неабходныя юрыдычныя дзеянні».

Залічваць жа ўсе падатковыя даходы (якія паступаюць у выніку дзейнасці КУП «Пышчаўскае») у бюджэт Пышчаўскага сельвыканкама не ўяўляецца магчымым. Для ўрагування пытання аб залічэнні падатковых даходаў у бюджэты выканкамаў пярвічных узроўняў неабходна спачатку разгледзець пытанне пра ўнёсене змяненняў у ч. 2 арт. 34 Бюджэтнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (з мэтай дапаўнення яе асобнымі відамі падатковых даходаў, якія паступаюць ад арганізацый, размешчаных на тэрыторыі выканкамаў пярвічнага ўзроўня).

Па гэтым пытанні з дырэктарам і галоўным бухгалтарам КУП «Пышчаўскае» інспекцыя Міністэрства па падатках і зборах Іванаўскага раёна праведзена растлумачальная праца. Дырэктуру КУП «Пышчаўскае» патлумачаны парадак звароту на пытанні рэалізацыі адходаў драўніны, гаворыцца ў рэзюмэ.

У ЦЭНТРЫ... ЖЫЦЦЯ



Алена КАВАЛЬЧУК (у цэнтры) з жыхарамі вёскі Сосны.

Задай пытанне камунальнікам

Хутка споўніцца год, як у Гомелі па распаўсюджэнні гарадскіх улад кожны другі чачвер месяца праводзіцца абавязковы адзіны дзень ЖЭУ. Вось і сёння на сустрэчу з тымі, ад каго залежыць вырашэнне пытанняў, што тычацца эксплуатацыі жылля і не толькі, прыйдуць гараджане са сваімі праблемамі.

— Гэта такая своеасаблівая «школа» і для прадстаўнікоў выканаўчай улады, і для органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання, — кажа старшыня Гомельскага гарадскога Савета дэпута-

таў Іван Барадзінчук. — Штомесяц на парадак дня выносяцца самыя розныя пытанні, якія датычацца задавальнення патрэб грамадзян. Мы клопацімся пра тое, каб людзі загадзя, за тыдзень даведзілі пра час правядзення падобных сустрэч. Інфармацыю размяшчаюць не толькі ў мясцовых сродках масавай інфармацыі, але і на інфармацыйных стэндах для жылых дамоў. Для вывучэння найбольш праблемных пытанняў ва ўсіх ЖЭУ паставілі скрыні з пазнакай: «Задай пытанне па ЖКГ». Да ўдзелу ў дні ЖЭУ мы прыцягваем і прадстаўнікоў органаў унутраных спраў, і тыя арганізацыі, якія прадастаўляюць свае паслугі: «Гомельводаканал», «Спецкамунтранс», «Гомельліфт», «Гомельскія цэплавя сеткі»,

«Гомельгарэсвятло», а пры неабходнасці і іншых. Дарэчы, па выніках правядзення такіх сустрэч з насельніцтвам абавязкова афармляюцца адпаведныя пратаколы.

Звычайна пытанні грамадзян патрабуюць толькі тлумачэння ці консультацыі — напрыклад, па аплце камунальных паслуг, што і робяць спецыялісты пэўнага профілю на такіх штомесячных сустрэчах. Па выніках праведзення сустрэч распрацоўваюцца планы мерапрыемстваў — каб вырашыць пытанні, якія выклікалі незадаволенасць грамадзян. Між тым, аналіз працы паказвае, што правядзенне «адзіных дзён ЖЭУ», свечасовае і якаснае вырашэнне праблем людзей дазваляе значна скараціць колькасць зваротаў, у тым ліку і ў вышэйшыя інстанцыі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ШКОЛА СТАСУНКАЎ

Пашыраем гарызонты

Хто, як не старшыні сельскіх Саветаў, ведаюць, што стаіць за словамі «сацыяльная палітыка»?

Але і гэтым досведчаным практыкам дадатковыя веды, абмен вопытам не перашкоджаць.

Слухачы Інстытута дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь — старшыні пасялковыя і сельскія Саветы дэпутатаў — на гэты раз сустракаліся са старшынёй Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіццям Антанінай МОРАВА. Менавіта пра сацыяльную палітыку ў Рэспубліцы Беларусь, замежны вопыт, заканадаўства ў гэтай галіне і практыку рэалізацыі расказала слухачам прафесар, доктар эканамічных навук.

Чаму цяпер у краіне заробатная плата складае 260 долараў, а не 500, і што неабходна зрабіць, каб падняць яе? Чаму пры высокім узроўні жыцця зніжаецца нараджальнасць? Якія інвестыцыі хутчэй за ўсё акупаюцца? Навошта Беларусь закон аб рэпрадукцыйных тэхналогіях і якія змяненні ўнесены ў «Закон аб турызме»? На гэтыя і на многія іншыя пытанні адказала Антаніна Морава. Расказала яна і пра міжнародны вопыт правядзення сацыяльнай палітыкі, падрабязна растлумачыўшы, чаму Беларусь уваходзіць у лік краін з высокім узроўнем чалавечага патэнцыялу і што трэба зрабіць, каб падняць яго вышэй і гэтым рэйтынгам.

А яшчэ гаворка ішла пра пачуць новую для нашай краіны з'яву — будаўніцтва арэнднага жылля, пра тое, якое месца ў органах дзяржаўнага кіравання займаюць жанчыны, якая сярэдняя прыяцельнасць жыцця ў Беларусі і ў іншых краінах. Дык вось, практыка арэнднага жылля, шырока распаўсюджаная ў свеце, прыходзіць і да нас — сёлетна пачнецца будаўніцтва першых такіх дамоў. У мясцовых органах улады ў нас 45% жанчын, у парламенце — больш за 30%, і гэта вельмі неабліга паказчык. Сярэдняя прыяцельнасць жыцця беларусаў — крыху больш за 70 гадоў, прычым жанчыны жывуць у сярэднім на 12 гадоў больш. А самая, дарэчы, высокая прыяцельнасць жыцця ў свеце ў невялікай краіне Андора — у сярэднім 84 гады.

Між іншым, старшыні сельскіх і пасялковыя Саветы дэпутатаў праходзяць курсы павышэння кваліфікацыі рэгулярна. Так, Людміла Дражына, старшыня Шчыткавіцкага сельскага Савета Старадарожскага раёна, хоць і не так даўно стала старшынёй (два гады таму), на курсы прыязджае ўжо ў другі раз. «Вядома, паслухаць такія лекцыі вельмі для нас карысна, — гаворыць яна. — Мы, напрыклад, чакаем, калі адбудзецца размова па зямельным пытанні, вельмі сёння для нас бялчы. А нядаўна слухалі лекцыю па прававой базе і асабліва цікава фарміравання мясцовых бюджэтаў. Тут і вопытам можна абмяняцца з калегамі з розных рэгіёнаў, а не толькі са сваёй вобласцю».

З ёй згодна і другая прадстаўніца Міншчыны, Алена Острыкава — старшыня аднаго з лепшых у вобласці сельскіх Саветаў — Цімавіцкага (Капыльскі раён): «Сацыяльныя пытанні, якім прысвечана сённяшняе сустрэча, для нас на першым месцы. Асабліва таму, што большасць вясковых жыхароў — пенсіянеры. Гэта і ў нашым сельсавеце так, і ў іншых».

Марына ХІДДЖАЗ.

ТЭМА ДНЯ

ТЭСТ НА ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ

Наталля КАРПЕНКА

Якім быў мінулы год для Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання? Адказ на пытанне прагучаў на выніковым пасяджэнні, што адбылося ў малой зале Савета Рэспублікі.

Яшчэ нядаўна Савет па ўзаемадзеянні, створаны пяць гадоў таму для каардынацыі работы органаў мясцовага самакіравання, лічыўся структурай маладой. Сёння тое, што зроблена і робіцца ім для абароны інтарсаў мясцовых Саветаў дэпутатаў, сведчыць хутчэй пра сталасць, дасведчанасць і, галоўнае, гатоўнасць вырашаць праблемы «нізоў». Уяўляецца сабе «піраміду» ўлады? Сельскія Саветы дэпутатаў якая і з'яўляюцца яе «падмуркам», бо стаіць, што называецца, на зямлі. Сёння ўсе свае нявырашаныя пытанні яны, а таксама Саветы дэпутатаў больш высокага рангу, могуць адравацца непасрэдна ў Савет па ўзаемадзеянні. Гэта, зразумела, не гарантуе ім імгненнага вырашэння. Але зрукі ў тым ці іншым кірунку адбудуцца абавязкова.

І такіх прыкладаў колькі заўгодна. Скажам, пасля адпаведнага звароту Савета па ўзаемадзеянні Міністэрства адукацыі распрацавала ў кожным рэгіёне праграмы падрыхтоўкі кадраў для малаго і сярэдняга прадпрыемства. Вынікам стасункаў з Міністэрствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі стаў Тэхнічны кодэкс, які цяпер прымяняецца ў дачыненні

на пасяджэнні Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання было разгледжана пытанне пра ўкараненне аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы (АІС) «Мясцовыя Саветы дэпутатаў».

Шлях АІС, як і любога іншага маштабнага праекта, аказаўся яшчэ больш цяжкім, чым гэта ўяўлялася напачатку. Нагадаю, што створэнне аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы «Мясцовыя Саветы дэпутатаў» уключана ў Дзяржаўную праграму «Электронная Беларусь». Укараненне АІС мае на ўвазе не толькі «пагалоўную» камп'ютарызацыю ўсіх сельскіх, пасялковыя, раённых і абласных Саветаў, але і аб'яднанне іх у адзіную інфармацыйную сістэму з інтэграванай базай звестак.

У 2010 годзе праект АІС быў укаранены спачатку ў «пілотнай зоне». Далей праца пайшла больш актыўна, і ў канцы мінулага года ад-

да крыніц нецэнтралізаванага пітнoga водазабеспячэння. Дзякуючы яму атрымалася ў асноўным абудкавацца і аднавіць грамадскія шахцныя калодзежы ва ўсіх сельскіх населеных пунктах. З «падчыны» Савета па ўзаемадзеянні Міністэрства фінансаў падрыхтавала для органаў улады пярвічнага ўзроўня тлумачэнні, якія датычацца набыцця і выкарыстання сродкаў так званай малой механізацыі.

Усяго ж па ініцыятыве Савета па ўзаемадзеянні ў органы дзяржаўнай улады летас было накіравана 11 зваротаў. Ніводзін з іх не застаўся без рэагавання. Што гэта дало? Выказваючыся прастай мовай, гэта ў пэўнай меры спрасціла жыццё органам улады на месцах. І, як вынік, вызваліла час для стасункаў з насельніцтвам.

— Гэта вельмі важны складнік працы — кантакты з людзьмі, — заўважыў старшыня Савета Рэспублікі, старшыня Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання Анатоль РУБІНАЎ. — Сельскія Саветы заўсёды былі бліжэй да людзей, з'яўляліся той асновай, якая з'яўляецца неабходнай для вырашэння праблем грамадства.

Адноль вынікае, што Савет па ўзаемадзеянні, які галоўна каардынаваў працы ўсёй сістэмай мясцовага самакіравання, павінен і далей са дзейнасцю раскрысціце ле патэнцыялу. Тым больш што часам для гэтага неабходны ўсяго толькі штуршок.

Ужо сёння адбыўся шэраг пазітыўных зрухаў у дзейнасці мясцовых Саветаў. У Віцебскай вобласці, напрыклад, паспяхова перададзена на баланс і абслугоўванне жылкагаса не толькі грамадскія могілкі ў сельскай мясцовасці, але і пад'езды да іх — адпаведная інструкцыя

была распрацавана па ініцыятыве старшыні абласнога Савета дэпутатаў Аляксандра АЦСАВА.

У Гомельскай вобласці стала больш акрэсленай сістэмай прыцягнення насельніцтва да вырашэння мясцовых праблем. У кожным сельсавеце створаны і працуюць агляльныя камісіі, у склад якіх, акрамя прадстаўнікоў раённых службаў, уваходзяць дэпутаты і старасты. Узначальваюць камісіі старшыні сельскіх Саветаў. Чым займаюцца такія фарміраванні? Адказ заключаецца ў самой назве «агляльныя». У вызначаны дзень камісіі абыходзяць дома ўладальнікаў — не толькі з мэтай прафілактыкі правапарушэнняў і правільна ўтрымання тэрыторыі, але і для акавання канкрэтнай дапамогі. У выніку многія пытанні здымаюцца яшчэ на пярвічым узроўні, не пераартаючы ў невырашальную праблему...

Дарэчы, падчас пасяджэння некалькіх членаў Савета па ўзаемадзеянні пацкаваліся, па якім прычыне вызначаюцца адрасы домаўладальнікаў для наведвання агляльных камісій — бо не будзе ж заходзіць на кожны падворак, дарэмна бударажыць людзей.

— Натуральна, у першую чаргу акцэнтуюць увагу на неахайных, недагледжаных домаўладаннях, кантраляюць надбанні бацькоў, пітушыя семі. Але і да адзіночкі пажылых людзей — глядзім, чым можна ім дапамагчы, — патлумачыла старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў Марыя БОНДАР.

У Магілёўскай вобласці ўвогуле практыкуецца сістэма маніторынгу грамадскай думкі (шляхам анкетавання) для вызначэння, так бы мовіць, маральна-псіхалагічнага кліма-

таў і настрою пэўных груп людзей. У залежнасці ад вынікаў карэктуюцца і праца з насельніцтвам.

Прыклады напрацовак мясцовых Саветаў можна было б працягваць — яны ёсць і ў іншых рэгіёнах. Але спрэчкі не толькі ў канкрэтных працоўках, колькі ў агульнай тэндэнцыі — імкнучыся вырашаць праблемы тэрыторыі сваімі сіламі, выкарыстоўваючы адпаведную прававую базу.

Разам з тым, на пасяджэнні адзначалася, што Савету па ўзаемадзеянні не ўдалося ў поўным аб'ёме задзейнічаць патэнцыял улады на месцах, каб пытанні жыццезабеспячэння вырашаліся больш эфектыўна. У сувязі з гэтым сёлетна на Савет ускладваюцца вялікія спадзяванні і яшчэ большыя задачы. Няма сэнсу пералічваць тут іх усю. Назаву, на мой погляд, галоўную — яна заключаецца ў павышэнні адказнасці дэпутатаў усіх узроўняў і іх максімальнай задзейнічанні ў працы з насельніцтвам. Год абячае быць нялёгім. Людзі павінны мець магчымасць шчыра і адкрыта абмяркоўваць — і з прадстаўнікамі выканаўчай улады, і са сваімі дэпутатамі — самай рознапланаванай, у тым ліку і тыя, якія датычацца далейшага курсу развіцця дзяржавы.

— Вельмі важна, каб у людзей не ўзнікала ўпаднічкі настрою, нявер'я і гэтак далей, — падкрэсліла Анатоль Рубінаў. — Наша эканоміка развіваецца цалкам нармальна, патэнцыял у нас ёсць, і з цягам часу ўсё стане на свае месцы. Але насельніцтва павіна ведаць, што адбываецца сёння і чаму так адбываецца, і не страчваць надзею — воль на гэтым і неабходна засяродзіць увагу Саветам дэпутатаў усіх узроўняў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Падчас чарговага такога выезду (на гэты раз у Глыбоцкі раён) кіраўнікам сельскіх і пасялковыя Саветаў выпала магчымасць наведваць шэраг культурна-гістарычных і архітэктурных помнікаў, пазнаёміцца з працоўкамі мясцовых службаў і арганізацыяў па аказанні дапамогі прыватным падсобным гаспадаркам, з новымі кірункамі ў абслугоўванні адзіночкі старых. Аднак «разынкай» паездкі, самым запамінальным яе момантам стала наведванне дзіцячага дома сямейнага тыпу сям'і Грабко ў вёсцы Петрунова.

Для таго, каб госці мелі больш поўнае ўяўленне пра тэму размовы, начальнік аддзела адукацыі райвыканкама, дэпутат Глыбоцкага раённага Савета Юрый Ламачанка акрэсліў сітуацыю ў цэлым. Расказаў, што ў раёне ствараецца свой інфармацыйны банк кандыдатаў, якія маюць жаданне ўзяць на выхаванне дзіця, арганізаваны школы для прыёмных бацькоў і група падтрымкі прыёмных сем'яў, дзе побач са спецыялістамі дапамогі «новым» бацькам аказваюць прыёмных бацькі са стагам.

— Як толькі маці бярэ адно дзіця на выхаванне, ёй неўзабаве хочацца ўзяць яшчэ адно, і яшчэ, — падзяліўся назіраннямі дэпутат Ламачанка. Менавіта таму многія прыёмныя сем'і з часам ператвараюцца ў цэлыя дзіцячыя дамы сямейнага тыпу, узорам якога можна лічыць сям'ю Грабко.

...Першае, што адчувае кожны, хто ступае на ганак іх дома, — гэта пах свежаспечаных прыгоў. І ты ўжо амаль не сумняваешся, што тут пануе ўсё любоў і дабрабыт.

Зразумела, цэнтр любой сям'і, яе стрыжань — жанчына, маці. Гаспадыня гэтага дома Таццяна Грабко — жанчына руплівая, энергійная і... быццам напоўненая святлом. Не дзіва, што дзеці да яе цягнуцца.

У сям'і Таццяны Міхайлаўны і Рыгора Андрэевіча трое ўласных дзяцей. Старэйшы сын і дачка ўжо вырасілі, стварылі ўласныя сем'і і нават паслелі парадаваць бацькоў унукамі. Дома засталася толькі Аліна. Але цяпер у яе ёсць дзевяць прыёмных брацікаў і сястрычак.

Дзевяць гадоў таму Таццяна Міхайлаўна працавала ў дзіцячым сацыяльным прытулку. Кажы, што яе сэрца пастаянна балела, калі туды прывозілі чарговую ахвяру бацькоўскай абыякавасці (нагадаем, дзевяці ў прытулак адпраўляюць сацыяльныя службы тэрмінам да паўгода, каб даць татам і мамам шанц выправіць свае паводзіны). Калі ж туды прывезлі маленькую Ірынку, чулівава выхавальніца проста знікла — настолькі гэтае дзіця было падобнае на яе родную дачку...

— Аднойчы нам захацелася ўзяць Ірынку да сябе дамоў, у госці, — расказвае Таццяна Міхайлаўна. — А тут якая Аліну прывялі з садка. Дзіцячкі пайшлі гуляць з цацкамі. Аліна да мяне звяртаецца: «Мама!» І Ірына тут жа: «Мама!». Старэйшыя дзеці ў шоку, муж — таксама: праз суткі ж дзіця трэба вярнуць назад у прытулак... Калегі абураліся: што ж ты нарабіла! Ірына ж цяпер без

«мамы» спаць адмаўляецца, апрачана без «мамы» не хоча. Давялося тлумачыць, што я не мама, а выхавальніца. А праз месяц вялікія адмовіліся ад сваіх трайкіх дзеткаў — Ірынку і двух яе брацікаў. Дзяўчынка стала нашым прыёмным першынам. Ужо 10 гадоў яна жыве з намі. Дарэчы, гэта было не толькі маё рашэнне. Калі б не падтрымка мужа і дзядзі, не было б сёння нашай сям'і ў такім... вялікім «фармаце».

Цяпер сям'я Грабко жыве ў новым будынку, дзе адкрыліся дзіцячы дом сямейнага тыпу. Таццяна Міхайлаўна і Рыгор Андрэевіч прыываюць сваім дзецям любоў і павагу да зямлі. І змялі адказвае ім удзячнасцю.

— Мы вырошчваем дыні і кавуны, — дзеліцца гаспадыня, — проста ў грунце, без цяплицы. Летась кавуны выдаліся салодкія, цукровыя, а дыні — чысты мёд.

У 2009-м у раёне ладзіўся сельскагаспадарчы праект «Гаспадар зямлі», у якім пранавалі паўдзельнічаць і Грабко. Досвед у іх ужо быў, бо раней раён узяў у падобным сельгаспраекце «Уладар сяла», занялі другое месца.

— Мы з мужам яшчэ сумняваліся, але дзеці ідуць падтрымалі, — расказала Таццяна. — У праекце «Гаспадар зямлі» мы занялі першае месца. А як інакш? Такія вялікая працавіта сям'я не перамагчы. І ў гэты ж год, на апошняй стадыі праекта, у нас нарадзілася ідэя стварэння сямейнага герба. Накруцілі кола з дроту, напярывалі каласоў, стужак, кветак — кожны элемент герба мае сваё значэнне. Кола — гэта сімвал адвдства сям'і, каласы — багацце, дабрабыт, моц, чырвоныя і белыя стужкі — чысціна, любоў і шчырасць у стасунках.

У гербе знайшлі адлюстраванне ўсе інтарэсы і заняткі сям'і Грабко: кветкі, вышыўка, плячэнне з саломкі, бісер, вязанне. У сям'і кожнае дзіця ўмее вышываць, бо тут не прынята сядзець без справы. Свае вырабы Грабко дораць сябрам і знаёмым, таму ім трэба пастаянна папаўняць сваю калекцыю.

Дзіцячы дом сямейнага тыпу Грабко розлічаны на 9 дзіцячых месцаў. Калі старэйшыя дзеці падрастаюць і паступаюць у вуццэнца, на іх месца можна ўзяць іншых, абдзеленых бацькоўскай пяшчотай.

Сімвалам гэтай сям'і можна назваць незвычайны абедзены стол. Незвычайнасць яго ў тым, што колькі б людзей там і збіралася, месца хапае ўсім.

У 2010 годзе з дапамогай раённай улады сям'я Грабко змагла ў крэдыт набыць мікрааўтобус. Таццяна Міхайлаўна, крмычанка, даўно марыла звязіць усю сям'ю на мора. Што, нарэшце, і ажыццявілася.

Клопатаў у бацькоўскай выхавальніцы, зразумела, хапае, але іх сіла — у адданстве сям'і. Гаспадары запрашаюць да сябе «на стажыроўку» новаспечаных прыёмных бацькоў і тых, хто толькі збіраецца ўзяць на сябе такую адказнасць — каб яны змаглі пераняць іх досвед. Кожнае дзіця мае права быць любімым.

Ірына МІНДАЛЁВА.

Глыбоцкі р-н.

Выратавальнікі на лыжах

На Віцебшчыне прайшоў рэспубліканскі чэмпіят сярод супрацоўнікаў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь па лыжных гонках

Ён праводзіўся вось ужо ў восьмы раз, і па добрай традыцыі — у Віцебскай вобласці. У спаборніцтвах прынялі ўдзел каля сямідзесяці выратавальнікаў з усіх абласцей рэспублікі.

У праграме чэмпіянату былі мужчынская гонка на 5 кіламетраў, жаночая гонка на 2,5 кіламетра, мужчынская гонка на 7,5 кіламетра, а таксама эстафетная гонка. Старты выдаліся даволі складанымі 3-за моцных маразоў. У сувязі з гэтым прыйшлося скараціць дыстанцыю ў мужчынскай і жаночай гонках. Пераможцам у агульнакамандным заліку стала каманда Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС. Другое месца заваявалі спартсмены Магілёўскага абласнога ўпраўлення МНС, а бронзавы медаль — у каманды горада Мінска.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

А ВОЗ І СЁННЯ ТАМ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Аднак дэпартамент інфарматызацыі Міністэрства сувязі, адказны як за гэта мерапрыемства, так і за ўсю падпраграму «Электронны ўрад», павёў сябе дзіўным чынам. Нягледзячы на дзяржаўную важнасць задачы, на адпаведныя распрадэжні вышэйшых службовых асоб дзяржавы, на працягу першага паўгоддзя 2011 года Міністэрства сувязі не прыняло ніякіх неабходных захадаў па арганізацыі выканання работ і нават не вызначыла канкрэтнага выканаўцу, — паведаміў начальнік упраўлення інфармацыйных рэсурсаў і тэхналогій Сакратарыята Савета Рэспублікі Аляксандр НОБІК. — Толькі пасля нашага пісьмовага звароту да прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь Міхаіла Мясніковіча «Аб нездавальняючым правядзенні работ па развіцці АІС «Мясцовыя Саветы дэпутатаў», адпраўленага 30 жніўня мінулага года, пачаліся некаторыя зрухі.

У кастрычніку, па словах Аляксандра Новака, быў, нарэшце, вызначаны выканаўца работ па мерапрыемстве № 15 падпраграмы «Электронны ўрад» — ім стаў Аляксандр Новак. Канчаткова ж дагавор паміж Мінсвязь і гэтым інстытутам быў падпісаны толькі... 22 снежня 2011 года.

У выніку для развіцця АІС «Мясцовыя Саветы дэпутатаў» мінулы год быў цалкам страчаны ў той частцы, якая датычыцца мерапрыемства №15, канстатаваў Аляксандр Новак. Ён, аднак, выказаў спадзяванне, што ўсе работы, якія датычацца інфармацыйнага ўзаемадзеяння паміж мясцовымі Саветамі дэпутатаў і арганізацыямі раённага ўзроўню, будуць выкананы ў 2012 годзе. І дадаў, што, на жаль, «пакуль яшчэ не заўважана неабходнай актыўнасці з боку Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН у гэтым кірунку».

— Нашай задачай было разгарнуць гэтую працу, давесці яе да стану ўкаранення. А далей ён неабходна займацца на ўзроўні рэгіянаў, прычым займацца пастаянна, — заўважыў Анатоль Рубінаў. І прапанаваў сабраць па гэтым пытанні асобную нараду з удзелам кіраўніцтва абласцей і Міністэрства сувязі.

На пасяджэнні былі ўрачыта Ганаровыя граматы Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь дырэктару Вылічальнага цэнтру Брэсцкага абласнога ўпраўлення статыстыкі Віктару Марозу і дырэктару Магілёўскага рэгіянальнага інфармацыйнага цэнтру Сяргею Вайцэховічу — за вялікі асабісты ўклад у стварэнне і развіццё сістэмы АІС «Мясцовыя Саветы дэпутатаў».

— Гэта ярка тое выпадок, калі ўзнагарода заслужана ў поўнай меры і без усялякіх агаворак. Асабліва гэта датычыцца брэсцкага вылічальнага цэнтру і яго кіраўніка Віктара Мароза, у якога слова не разыходзіцца са справай, — падкрэсліў Аляксандр Новак.


Ад рэдакцыі. Усю інфармацыю пра АІС «Мясцовыя Саветы дэпутатаў» зацікаўленыя могуць атрымаць на сайце Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання па электроннай адрасе: www.sovreg.gov.by (раздзел: АІС «Мясцовыя Саветы дэпутатаў»).

ПАД АБЛОМКАМІ ДАХУ...

У Глыбоцкім раёне ў вёсцы Стуканы падчас пажару загінула 87-гадовая бабуля. У выніку пажару абрынуўся дах дома, пад абломкамі будаўнічых канструкцый знайшлі цела гаспадыні, пенсіянеркі.

Жанчына жила адна, ад перасялення ў бальніцу сястрынскага догляду адмовілася. Дапамагала ёй па гаспадарцы сацыяльныя работнікі. Па папярэдніх звестках, прычынай пажару стала парушэнне правілаў эксплуатацыі печы.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.



Спецыяліст сельсавета Зоя Барысік.

Вядома, Марыю Іосіфаўну павіншавалі, падарункі забралі. А праз некаторы час зноў наведвалі, каб пашпарт новы ўручыць. Гэта была прыемная місія, бо ўдава франтавіка Марыю Якаўчук у вёсцы вельмі паважаюць. І ёсць за што. З вайны не дачакалася мужа, дзяцей узняла на ногі адна. Усё жыццё працавала на калгасных і сваіх палатках. Мае вошныя ўнукаў, колькасць праўнукаў увогуле набліжаецца да двух дзясяткаў. Яшчэ і цяпер 100-гадовая жанчына займаецца дробнымі хатнімі справамі.

Рэарганізацыя

Шэсць гадоў таму правялі рэарганізацыю, і тэрыторыя Лыскаўскага сельсавета далучылася да Зеленавіцкага. А ў Лыскаўскім зручнасці насельніцтва пакінулі спецыяліста сельвыканкама Зою Барысік. У зону яе аб'ядноўвання ўваходзіць шэсць вёсак, у якіх пражывае 592 чалавекі. Для такой колькасці людзей утрымліваць асобны сельвыканкам неэфектыўна, таму і была праведзена «аптымізацыя». Жыхары вёсак, з якіх давялося перамоўіцца, адзначалі, што перамен у горшы бок яны асабліва і не адчулі. Можна, таму, што «свой» спецыяліст застаўся, і патрэбную даведку заўсёды можна ўзяць без праблем. За гэтым найбольш і звяртаюцца ў «сельсавецкі пакой».

— Кожны дзень людзі ідуць, — расказвае Зоя Аляксандраўна. — Аднаму трэба даведку пра склад сям'і, другому — пра наўнянасць асабістай падсобнай гаспадаркі. Зімой наведнікаў менш. Вяскоя ж людзі хочучы трапіць у спісы на пасадку бульбы, восенню — на нарыхтоўку паліва. Звяртаюцца па старой звычцы з усімі пытаннямі: то святло на вуліцы не гарыць, то

На стале ў Зоі Барысік — стос анкет, іншых папер для замены пашпартаў. Хто мяняе дакументы, хто атрымлівае іх у першы раз, і ўсе ідуць да спецыяліста сельвыканкама. Не так даўно гэтую работу Зою Аляксандраўна выконвала з асаблівым задавальненнем — запайнула анкету на пашпарт для Марыі Іосіфаўны Якаўчук. Летась старэйшая жыхарка вёскі адзначыла 100-гадовы юбілей.

снег своечасова не прыбраецца з тратуару. Калі праблема нельга вырашыць на месцы, праадрасоўвае яе ў сельвыканкам.

Адметнасці вялікай тэрыторыі

Старшыня Зеленавіцкага сельсавета Савета Антаніна Лагач не сумняваецца, што асноўнай функцыяй мясцовай улады была і застаецца работа з людзьмі. Сельсавет, у склад якога ўваходзіць 24 населеныя пункты, расцягнуты з усходу на захад больш як на 20 кіламетраў. Мясце здзівіла, што на асабістых падворках тут засталася ўсяго 10 кароў. Чатыры з іх трымаюць бацькі шматдзетнай сям'і, і шэсць рагуль прыпадае на ўсе астатнія двары. Антаніна Васільеўна кажа, што мода збіваць жывёлу прыйшла з багацейшых раёнаў Гродзеншчыны, з якімі сельсавет мяжуе. Там з даўніх часоў былі моцныя гаспадаркі, людзі атрымлівалі добрую зарплату і маглі не абцяжарваць сябе штодзённым клопатам пра карову. На сітуацыю паўплывала і беднасць сваіх сельгаспрадпрыемстваў. Спрадвеку на гэтых землях з самай нізкай бальнасцю глебы былі калгасы, якія адставалі. Ніхто не дапамагаў прыватнікам нарыхтоўваць кармы, не працягвалі клопату пра іх асабістыя агароды. Як вынік, людзі сталі збіваць буйную рагатую жывёлу. Цяпер павярнуць іх свядомасць у супрацьлеглы бок няпроста. Знайшлася адна сям'я, якая са сваіх чатырох кароў мае стабільны даход. Але ж гэта — праца ад цямна да цямна. Таму і няма ахвотных браць з іх прыклад.

Тым больш што ў Зеленавіцкую краму праз дзень завозыць разнастайныя малочныя пра-

ПАМІЖ ПУШЧАМІ — БЕЛАВЕЖСКОЙ І РУЖАНСКОЙ

дукты, тварог тут прадаецца крыху даражэй, чым па 2 тысячы рублёў за пачак. А малако, даражэйшае, чым па 3 тысячы за літр, месцічы і браць не спяшаюцца. Каму не хапае танага, той наведвае суседнія вёскі Гродзенскай вобласці. Там малочныя прадукты таннейшыя, аўтарытэтная заявілі мне наведніцы сельскай крамы. І іх падтрымалі прадаўцы.

Не скажаць, што тут людзі гультаватыя. Але так склалася, што кароў не трымаюць. Тая ж Зою Барысік асабіста спрабавала падбурхтарыць маладых гаспадынь з новай вуліцы завесці кароў. Некаторыя нават і не супраць. Толькі пры ўмове, каб знайшлася такіх сем'яў з дваццаць, бо пасвіць уласны статак кожны тыдзень працуючым вясцоўцам нявыгадна. Так што добрая справа адкладваецца да той пары, пакуль знойдзецца больш добраахвотнікаў. Але цікава, што па вёсках, дзе трымаюць адну-дзве каровы, усё роўна штодня праходзіць малакавоз з малочнага камбіната і забірае малако. Хоць гэтыя рэйсы для прадпрыемства відавочна стратныя, затое людзей не крыўдзяць.

Яшчэ адна адметнасць гэтай тэрыторыі — розніца ў працягласці жыцця паміж мужчынамі і жанчынамі складае 9 гадоў, у Зеленавіцкім сельсаўце, паводле апошніх падлікаў, — 1 год. Старшыня сельсавета Савета Іосіфаўна, што такія статыстыка — проста выпадковасць. Раней было інакш, сведчаннем таму вялікая колькасць адзіночкі бабуль, што засталіся ў вёсках. Сустрэчы вясковы дзядок, хітра падміргнуўшы, адказаў на гэтае пытанне не без гумару: маўляў, у іх лясным краі самагонка якаяся, не п'юць мужыкі абы-чаго, вось і не паміраюць без пары.

І ў суд не падасі...

Ласы тут векавыя: з аднаго боку — Бела-вешская пушча, з другога — Ружанская. Аматыры палявання едуць не толькі з розных раёнаў, але і розных краін. Звяроў хапае. А вось для вясцоўцаў і сельсавета гэта яшчэ адзін галаўны боль. Кожны год церпяць пасевы. Дзікія жывёлы з'яўляюць гектары бульбы, іншыя культуры. Калі на калгасным полі ўмоўнай плошчай 50 гектараў сапусюць 1 гектар, то застанецца яшчэ 49. А калі чалавек са сваіх 30 сотак пасля такіх «набегаў» накапае два мякі бульбы, то для яго гэта вялікая страта — на год сям'я застаецца без «другога хлеба». Антаніна Лагач расказвала, як гады два таму яны спрабавалі шукаць рады, хацелі прыцягнуць да адказнасці лясныя гаспадаркі. Кансультаваліся з юрыстамі, стваралі камісіі па ацэнцы ўрон, складалі пратаколы, затым накіроўвалі іх у адпаведныя ўстановы з прапановай кампенсавання ўрон. З адміністрацыі Бела-вешскай пушчы наогул ні-

якага адказу не прыйшло, а вось Пружанскі лясгас адказаў, што за захаванне ўраджаю адказныя самі гаспадары. Маўляў, няхай ся-дзяць ды пільнуюць свае соткі. Словам, падчас такой цяганіны грамадзяне пераканаліся, што заканадаўчай базы на гэты конт няма і ніхто ім не дапаможа. Паставіць жа агароджу вакол бульбяных плантацый ва ўмовах абавязковага севазвароту проста нерэальна.

Каму даверыць газонасаілку?

На пытанне, як праводзіцца добраўпарадкаванне, Антаніна Лагач адказала коротка: «Выкручваемся». Летась на гэтыя патрэбы было выдзелена 7 мільёнаў рублёў, сёлета яшчэ менш — 5. Праўда, у мінулым годзе вельмі пашанцавала вёсцы Лыскава. Пры будаўніцтве аб'язной дарогі вакол Бела-вешскай пушчы добраўпарадкавалі цэнтральную вуліцу вёскі, нават тратуары пацэнтралі.

Ну а ў іншых населеных пунктах мясцовая ўлада стараецца нешта зрабіць сваімі сіламі. За добраўпарадкаванне могілак старшыня сельсавета Савета ўдзячна свайму актыўму — старстам, якія і сталі першымі памочнікамі. Яўген Цяслюк, стараста з Магілёўшчыны, Уладзімір Матвейчык, стараста вёскі Рачкі, Мікалай Марковіч, стараста Зіновіч вызначыліся не толькі ў асобных акцыях нахшталь выборкі могілак — яны заўсёды і ва ўсім дапамагаюць аднавяскоўцам.

Памочнікамі сельсавета ў гэтай справе таксама з'яўляюцца работнікі абласной псіхіятрычнай бальніцы, якая знаходзіцца ў вёсцы Магілёўшчыны. Па першай просьбе мясцовай улады галаўны ўрач Віктар Бычак звычайна дапамагае і працоўнай сілай, і тэхнічай. Супрацоўнікі медустановы ўплываюць і на культурнае жыццё вёскі. Яны завадатары многіх свят і мерапрыемстваў. А калі ўлічыць, што да райцэнтра адсюль амаль 60 кіламетраў, а да Ружан, бліжэйшага пасёлка, — 15, такое супрацоўніцтва ўяўляецца надзвычай патрэбным.

Старшыня Зеленавіцкага сельсавета Савета кажа, што могілкі яны ў парадак прывялі, але яго трэба падтрымліваць пастаянна. Таму разнашэным выканкам вызначылі плату ў некалькі базавых вельчын чалавеку, які будзе выконваць гэтую работу па дагаворы. Але ў штаце усё роўна павінна быць хоць адна адзінка рабочага па добраўпарадкаванні, упунае Антаніна Васільеўна. У іх вялікая тэрыторыя, столькі падшхоўваць трэба летам! А дарэгу газонасаілку нельга даверыць выпадковаму чалавеку. Такая тэхніка павінна быць у руках таго, хто за яе адказвае.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Пружанскі раён.

СЯМЕЙНЫ АЛЬЯНС

У межах разумнага

Ніхто не будзе напярэць людзей, якія сям'ёй працуюць на ферме. Напрыклад, муж — жывёлавод, а жонка з дачкой — даяркі. Наадварот, такую сямейнасць будучы толькі вітаць. А як быць, калі галава сям'і ўзначальвае буйное прадпрыемства, а пры ім жонка ці дзеці, іншыя сваякі займаюць пасадкі ў паралельных структурах?

Калі Крошыньскі сельскі Савет Баранавіцкага раёна ўзначаліла Таццяна Шчарбацэвіч, многія ўспрынялі гэты факт насяржана, бо Таццяна Пятроўна з'яўляецца жонкай старшыні мясцовага СВК «Крошын». Гэты выпадок нельга лічыць прэцэдэнтам, бо падобныя сямейныя саюзы маюць месца, хоць з'яўляюцца даволі рэдкай з'явай.

Аўтару гэтых радкоў неаднойчы даводзілася бываць у вёсцы Альсевичы, якая з усіх бакоў акружана палымі сельгаскааператыва «Крошын». Вёска напалову вымерла, але вясной ажывае, бо да бацькоўскіх хат прывязваюць дзеці. Калі ў СВК прыязджаў Уладзімір Шчарбацэвіч, то распарадзіўся заараць усе пустуючыя лупкі зямлі (нават дарога ад электрычкі да Альсевичы стала вясвайшай). І не дзіўна, што з прыходам у мясцовую ўладу жонкі Уладзіміра Дзмітрыевіча давялося пацужыць: «Цяпер Шчарбацэвіч і сельсавет «па-дамне» пад сябе».

Асаблівыя кантакты з сельвыканкама і СВК яе не падтрымлівалі. Але калі на вуліцы сапсавалася (паламалі) калонка, звярнуўшы ў мясцовую «адміністрацыю» — сельвыканкам, і былі яго кіраўнік паабяцаў: «Зробім усё. Адрамантуем». Але мінуў год, затым другі, а вады усё не было. Вада ў калонцы заструменілася, калі сельсавет узначаліла жонка старшыні СВК. Можна, Шчарбацэвіч і «падмяў» сельсавет, але



Таццяна ШЧАРБАЦЭВІЧ.

калонка цяпер адрамантавана і могілкі каля Альсевичы агароджаны. Вось і падумалася, што, магчыма, такі варыянт «сямейнага падряду» не горшы для людзей.

Крошыньскі сельсавет і праўленне СВК «Крошын» знаходзіцца пад адным дахам. Зразумела, што шляхі абодвух кіраўнікоў перасякаюцца і на працы. Праблем у Таццяны Шчарбацэвіч хапае, і вырашаць іх было б складаней, калі б «пад рукой» не аказалася мужа. Могілі на тэрыторыі сельсавета прыведзены ў парадак з дапамогай СВК, ды і ўвогуле, старшыні сельсавета Савета цяпер не трэба шукаць бляшанку фарбы — выдасць сельгаскааператыву.

— Але ж дапамогі прашу не для сябе, а выходжу з патрэб насельніцтва, — разважае Таццяна Пятроўна, — і не трэба думаць, што я «дадатка» да мужа. Свой аўтарытэт заваўваю сама, хоць людзі і ведаюць, чыя я жонка.

Характар чалавекі ў значнай ступені вызначае яго лёс. Менавіта актыўная жыццёвая пазіцыя кіраўніцы сельсавета дапамагла зававаць той самы аўтарытэт.

Крама ў Крошыне належыць спажывакааператыву, але старшыня сельсавета Савета палічыла, што прадаўцы не надта дбаюць пра пакульніку, і... навяля ў краме парадка. Зноў

жа, здавалася б, якое дачыненне мае сельскі Савет да чыгуначнага прыпынку? Але Таццяна Пятроўна выйшла на начальніка Баранавіцкага аддзялення чыгункі, і прыпынак абнавіўся. У садку-ясях запланавана ўвесці нават групу выхаднага дня — каб людзям было зручна. Хоць і не ўсім работнікам садка гэта падбаецца.

Магчыма, старшыня мясцовай улады паказвае характар, бо адчувае за спінай «дыханне» мужа і яго падтрымку. Напэўна, калі б СВК «Крошын» не быў адной з лепшых гаспадарак раёна і не меў толькі ад малака 100 мільёнаў рублёў за дзень, сітуацыя была б крыху іншай. А так — чаму б не скарыстацца дапамогай сельгаскааператыва?

Праўда, Уладзімір Шчарбацэвіч лічыць, што гаспадарка — не дойна карова. Але куды падзеўшся, калі жонка просіць, а на тэрыторыі сельсавета жывуць людзі, якія робяць агульную справу. Тым не менш, лічыць старшыня СВК, дапамагаць трэба ў межах разумнага, і пры гэтым тыя, хто працуе ў гаспадарцы, павінны мець права на асабістае да сябе стаўленне, на большую падтрымку і дапамогу.

Па статусе старшыня сельсавета вышэй за кіраўніку сельгаскааператыва, але ў апошняга ёсць грошы. А сельвыканкам калі якія і здабудзе, то аддае іх раён да чакае...

Дарэчы, пра грошы. Вось паехала Таццяна Шчарбацэвіч у Расію і даведзлася, што кіраўнік сельсавета атрымлівае там зарплату 1,5 тысячы долараў у эквіваленте. Але гэта да слова, бо ў расійскай глыбінцы праблем хапае. Як і ў іншай, дарэчы.

Летам Уладзімір Дзмітрыевіч просіць Таццяну Пятроўну, каб яна падчас уоборачнай не ўцягвала яго ў гаспадарчыя

праблемы сельсавета. Жонка прыслухоўваецца.

Вось такая «сямейнасць» на асобна ўзятай тэрыторыі.

І усё ж ёсць пытанне. Яшчэ ў савецкі час у нас вялася барацьба з сямейнасцю і кумаўствам — хацелі іх зжыць. Сёння склалася крыху іншая сітуацыя. З'явіўся прыватны сектар, дзе свой расклад. Прыватнік на ўласнае прадпрыемства можа ўладкаваць хоць усю радню, гэта яго справа. А вось у дзяржаўным сектары усё больш складана.

У Ляхавіцкім раёне працуюць бацька з сынам. Першы — старшыня СВК, другі — га-



Уладзімір ШЧАРБАЦЭВІЧ.

лоўны аграном. Гаспадарка моцная, сын неаднарозова выходзіў пераможцам у абласных і рэспубліканскіх спаборніцтвах... А вось яшчэ адзін факт. Старэйшы брат трыццаць гадоў узначальваў адну з лепшых у вобласці гаспадарак, вывёў яе ў лідары. А калі малодшы заняў пасаду кіраўніка райвыканкама, то на нейкім там узроўні ўбачылі ў гэтым «сямейнасць».

Але здаровы санс, дзякуй Богу, перамог, людзі нармальна працуюць далей.

Напэўна, на падобныя сітуацыі мы павінны глядзець не праз прызму сямейнасці, а факцурочу ўвагу на канкрэтны чалавеку. Важна не тое, у якой сям'і ён выгадаваўся, а на што здольны.

Сымон СВИТУНОВІЧ.

Фота аўтара.

ПАД ПІЛЬНЫМ «ВОКАМ»

На Віцебшчыне вырашылі прадукцыйна крадзяжы на будаўнічых пляцоўках пры дапамозе сродкаў відэаназірання.

Як адзначыў начальнік упраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама Аляксандр Найдэнка, добра, што цяпер агароджы вакол тэрыторій будаўніцтва ўстанавіваюць амаль што на ўсіх аб'ектах. Але гэтага неда-

статкова. Плануецца ініцыяваць устаноўку на будаўнічых пляцоўках камер для назірання.

Зараз на Віцебшчыне функцыянуе больш за 4,6 тысячы камер відэаназірання. На канец 2010 года іх было 2,8 тысячы штук. Камеры ўстанавіваюцца пазатпа ў месцах масавага знаходжання людзей. Адпаведнае рашэнне было прынята на ўзроўні кіраўніцтва віцеб-

скага аблвыканкама. Больш за пяцьдзясят камер перадаюць «карцінку» на працоўнае месца дзяжурнага УУС аблвыканкама. Камеры ў абавязковым парадку ўстанавіваюцца перад здачай аб'ектаў грамадскага прызначэння, у тым ліку і крам. Толькі на Лядовым палацы ў Оршы, які плануецца адкрыць ужо летам бягучага года, будзе ўстаноўлена больш за трыццаць камер відэаназірання.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже права заключения договоров аренды помещений в здании, находящемся в республиканской собственности

Аукцион состоится 16 февраля 2012 г. в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 106.

Организатор аукциона — фонд «Могилевоблимушество», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 62, тел.: 8 (0222) 229022, 311185, 223375.

Продавец предметов аукциона: по лотам №№1—4 — республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», тел.: 8 (017) 2260173, 2261170, 8 (0222) 253549 — Могилевский филиал.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 8 августа 2009 г. № 1049.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 104, начиная со дня публикации извещения. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 14 февраля 2012 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00. Заключительная регистрация участников аукциона в фонде «Могилевоблимушество» 16 февраля 2012 г. с 10.00 до 10.50.

Сведения о предметах аукциона					
№ лота	Наименование	Место нахождения	Начальная цена продажи права заключения договора аренды, руб.	Срок аренды недвижимого имущества, лет	Сумма задатка, руб.
1.	Помещение склада, размещенное в здании склада материально-технического снабжения площадью 192,9 кв.м.	Могилевская область, г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 178а	1 687 875	5	168 000
2.	Помещение складов, размещенное в здании склада материально-технического снабжения площадью 198,4 кв.м.		1 736 000	5	173 000
3.	Помещение кладовой и склада, размещенное в здании склада материально-технического снабжения площадью 24,4 кв.м.		213 500	5	21 000
4.	Помещение котельной, размещенное в здании склада материально-технического снабжения площадью 9,6 кв.м.		84 000	5	8 000

Краткая характеристика помещений: по лотам №№1—4 — помещения в одноэтажном кирпичном здании склада материально-технического снабжения, имеющем электроотопление, центральное отопление.

Предполагается целевое использование имущества: для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, осуществление розничной торговли, осуществления производства (кроме вредных производств).

Договорной коэффициент к базовой ставке арендной платы за 1 кв.м в месяц по лотам №№1—4 — 1,5. Задаток перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к нему документами на расчетный счет фонда «Могилевоблимушество» № 3642900001315 в филиале № 700 — Могилевское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 536, УНП 700052050.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в фонд «Могилевоблимушество» подается заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:

юридическим лицом — резидентом Республики Беларусь — копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; копия платежного поручения о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; юридическим лицом — нерезидентом Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра

страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; копия платежного поручения или иного документа о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; индивидуальный предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя; копия платежного поручения о